

спадчына

спадчына

Віктар Вальтар



...Людзі зынікаюць як планеты.

Каму якая справа да іншых?..

Роджаныя пад Сатурнам

*Раман**

Вальтар, Вальтар...

*Гэтае слова ў беларускага чытача пакуль асацыруеца
найперш з маркай пісталета. У лепшым выпадку – з імем ан-
гельскага раманіста-гісторыка Скота ці творцам асьветні-
кам Вальтэрам. Аднак яшчэ на пачатку XX стагоддзя такое
прозвішча мелі шматлікія сем'і латгалскіх беларусаў
Дзьвінішчыны, у 20-х гадах праз палітычныя абставіны ад-
межаваныя ад Беларусі-метраполіі.*

*У адной з таких сем'яў 15 ліпеня 1902 году ў Дзьвінску (ця-
пер Даўгаўпілс) і нарадзіўся Віктар Вальтар. А калі спатрэ-
біўся псеўданім – згадаў на мени трагічанае для Беларусі: Янка
Палын.*

*Першая сусъветная вайна зрабіла сям'ю Вальтараў паязджа-
намі. Была вучоба ў Харкаўскім рэальнym вучылішчы, затым, па
вяртаныні дадому, у расейскай гімназіі, на “Беларускіх
дзяржавных аднагадовых настаўніцкіх курсах”. Стыпендыятам
чэлскага ўраду патрапіў ён у Прагу і паступіў на каморніцкі фа-
культэт Чэлскага вышэйшага тэхнікуму.*

Публікацыя
Сяргея
ПАНІЗЬНІКА.

*Часопісны
варыянт.

Дэбютаваў у ковенскім часопісе Вацлава Ластоўскага “Крывіч” (№ 4, 5). Пачаў актыўна пісаць, аднак, не закончыўшы вучобы, мусіў хворым на сухоты вяртацца ў Дзьвінск – паміраць на радзіме. Да апошняга свайго зямнога дня настаўнічаў у беларускіх школах Латвій, выкладаў беларускую мову, друкаваў у газеце “Голас Беларуса” (якую рэдагаваў Кастусь Езавітаў) свае верши.

4 красавіка 1931 году на ягонае пахаваньне сабраліся родныя, сябры-настаўнікі і вучні беларускай гімназіі. Ксёндз весылі службу адмовіўся, бо нябожчык не хадзіў да споведзі...

Самы значны літаратурны твор Віктара Вальтара – раман “Роджанская пад Сатурнам”, напісаны напрыканцы 20-х гадоў. На пачатку 30-х яго перапісалі вучні Дзьвінскай беларускай гімназіі і разаслаі ў галоўныя бібліятэкі. У тым вучнёўскім рукапісе тэкст і патрапіў на Беларусь — па замове ліквідаванага некалькі гадоў таму Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтра імя Ф. Скарыны.

“Роджанская пад Сатурнам” — раман аўтабіяграфічны. Віктар Вальтар надае свайму галоўнаму герою — Пётру Тугоўскаму — асноўныя рысы свайго харектару, праводзіць яго шляхамі свайго лёсу, аднак усё ж стварае постаць сімвалічную. У пасобных сюжэтных хадах Тугоўскі становіўся і мройным падвойнікам Вальтара, увасабленнем некаторых ягоных няздызейсненых у реальнасці ўчынкаў.

Беларуская эміграцыя ў Чэхіі перыяду паміж дзіявіма сусьветнымі войнамі — адметная старонка нацыянальнага культурнага і палітычнага жыцця. У Празе займеў прытулак урад БНР. Там жылі і вучыліся маадыя літаратары, навукоўцы і палітыкі: Уладзімер Жылка, Янка Станкевіч, Тамаш Грыб. Два апошнія з названых сталі персанажамі “Роджанская пад Сатурнам”. Кантрастна, хоць і пункцірна, выпісаў В. Вальтар харектары Пётры Крэчэўскага, колішняга старшыні Народнай Рады БНР, Міколы Вярышыніна, дыпламатычнага прадстаўніка БНР у Празе.

Аднак прапанаваны ўваже чытачоў “Дзеяслова” раман — ня толькі біяграфія беларускага эміграцыйнага побыту, але і біяграфія душэўнага станаўлення герояў (з іхнімі няпэўнасцю, мяккасцю, непасълядоўнасцю — і рамантычнай прагай шукальніцтва свайго месца, сваёй дарогі). А галоўная думка “Роджанская пад Сатурнам” стала новай для беларускай літаратуры: карысным грамадству можа быць толькі шчаслівы чалавек...

Алесь Пашкевіч.

Квадра першая

*Все на свете, все на свете знают:
счастья нет!
И который раз сжимают
пистолет!
И который раз, смеясь и плача,
вновь лживут,
День как день. Ведь решена задача:
все умрут!..*

А.Блок.

I.

Дробны дождь выбіваў на стрэхах дамоў аднатонную музыку бара-бана. Асфальт блішчэў, як люстра, у якім адбіваліся ногі і фігуры рэдкіх прахожых. Было сумна. Съязылівая чэшская восень запанавала на вуліцах Прагі.

У гэты час ніхто не звяртаў увагі, што, хлюпаючы па мокрым асфальце дзюравымі ботамі ѹ старонячыся ад усіх, ішоў, наставіўшы каўнер даўгаполай шынелі, высокі, худы, нязграбна складзены юнак.

Людзі зынкаюць як планеты. Каму якая справа да іншых? Каму цікава запытаць шляхі іншых планетай-людзей?

Юнак праходзіў па пустынных вуліцах, міма высокага, каменнага будынку, на дзвіярах якога было напісана: «Беларуская Грамада ў Празе».

Мімаволі юнак застанавіўся каля гэтага надпісу й, нягледзячы на даждж, пачаў углядцаца ў літары. Сэрца яго цікала мацней за гадзіннык у левай кішэні. Ён глядзеў на літары і думаў: «Ці магчыма? Ці магчыма шчасьце?»

Ён ішоў у «Беларускую Грамаду» даведацца, ці дадуць яму стыпендыю, і... цяпер дрыжэў ад трывогі. Ён успомніў сваё мінулае жыццё. Там так мала было шчасьця, так мала сонца сагравала й песыціла яго праменьнямі, што ён больш ня верыў шчасьцю... Ён вырашыў, што ёсьць пэўны закон жыцця, які кіруе людзьмі, й што гэты закон у адношаньні да яго — закон няшчасьця.

Як які-небудзь хімік, тэарэтычна ведаючы, што вада ёсьць складнік двух газаў: кісліку і водзіку, — хоча злучыць іх разам, каб атрымаць ваду, так гэты юнак, маючы сваю раней загатаваную тэорыю жыцця, хацеў сённяня практычна праверыць тэорыю.

«Што будзе? — думаў ён, стоячы перад дзвіярамі «Беларускай Грамады ў Празе». — Пацвердзіцца мая даунейшая тэорыя, ці не?»

І сэрца яго, беднае, маленькае чалавече сэрца казала: «Не. Няхай лепш не пацвердзіцца. Няхай лепш згіне ўся яго тэорыя, дзіячая, гімна-зічная, дурная тэорыя, чым згіне стыпендыя».

Бо што азначала стыпендыя?

Ён ведаў, што ня толькі ён, але яшчэ чыесыці вочы сачылі за ім з Бацькаўшчыны. Ён ведаў, што чыесыці душы, як радыёхвалі, нясыліся ў начной прасторы й не давалі яму спаць усю ноч: то былі душы яго бацькоў. Ён ведаў, што яны аддалі ўсё, што мелі, каб яго вывучыць, каб працягнуць яго праз гімназію, каб мазолістай рукой стварыць яму лепшае жыццё, больш культурнае й прыгожае, чым тое, у якім яны самі жылі... І цяпер стыпендыя азначала б, што гэтыя высілкі былі не дарэмныя. Але няхай! Няхай нават рушыцца маленькае шчасьце, так бы мовіць, эгаістычнае, прыватнае шчасьце старых. Няхай паплача маці й пакруціць вусы бацька, але ёсьць яшчэ іншая бяда. Ён звязаны з грамадскім беларускім арганізацыямі. Дырэктар беларускай гімназіі, праводзячы ў Прагу, цалаваў яго і казаў: «Ну, вяртайцеся назад толькі прафесарам. З вас выйдзе добры прафесар...» І раптам... ня будзе стыпендыі... Што тады? Ён ня мог прадбачыць усіх вынікаў. Не, гэта немагчыма... Лепш пра гэта ня думачь.

Ён падняўся па каменных сходах і пастукаў у дзвіверы. Маленькая, поўная, з сівымі валасамі, чэшка ўпусціла яго ў чыстую кухню і запытала:

— Вам старшыню Грамады? На жаль, ён хворы, ляжыць у пасыцелі й ня можа вас прыняць...

— Я вельмі патрабую пагутарыць з ім, — сказаў юнак. — Можа, ён удзеліць мне пару хвілінаў. Пытанье майго жыцця й съмерці...

Прыгожая пані-чэшка, спачуваючы, глянула на яго й задумалася.

— Ну, пачакайце крыху, — нарэшце прамовіла яна і ўвайшла ў бакавыя дзвіверы, направа ад уваходу ў пакой старшыні.

— Ваша шчасьце, — сказала яна, выйшаўшы праз хвіліну. — Ён вас прыме... Заходзьце...

Хлопец увайшоў, асьцярожна зачыняючы за сабой дзвіверы. Старшыня ляжаў на пасыцелі, закутаны коўдрамі. Яго старэчы, досыць поўны твар

зусім не выяўляў тае хваробы, якая чулася ў енках голасу: здавалася, ён енчыць наўмыслья, у той час як твар яго сівяціўся сваёй заўсёднай хітрасцю. «Можа быць, гэта дыпламатычная хвароба?» — падумаў юнак.

— А! Грамадзянін Тугоўскі! — прамовіў старшыня, выцягваючы з-пад коўдры сваю пульхную руку. — Калі ласка, калі ласка, сядайце... Я, ведаецце, прыхварэў крыху... Сядайце, сядайце. Там, — працягваў ён, — з Бацькаўшчыны нават пішуць пра вас. Дырэктар вашае гімназіі прысылае мне сярдзітыя паперы з рознымі пратэстамі. Патрабуе, каб мы вас улаштавалі на стыпендыю. Але што мы можам зрабіць, вы самі падумайце...

«Ах, вось ад чаго ты захварэў — ад папераў дырэктара», — падумаў Тугоўскі й сказаў:

— Ведама, на Бацькаўшчыне зусім не пайнфармаваныя аб мясцовых абставінах...

— Мы самі хочам дабіцца для вас стыпендыі, — прадоўжваў старшыня. — Але гэта не ад нас залежыць. Гэта залежыць ад чэшскага ўраду. Мы, на жаль, і дагэтуль для вас не дабіліся стыпендыі.

Старшыня нават споўз у адной бялізне з пасьцелі й сеў на крэсла каля пісьмовага стала.

— Вось папера, бачыце. Вы стаіцё ў сьпісе, але вам адмоўлена...

— Чаму? — пабляднёўшы, спытаў Тугоўскі.

— Таму што, калі падаваліся сыпісы, вас не было ў Празе. Стыпендыя выдаецца толькі тым, хто ўжо жыве ў Празе. Разумееце?

— Так... А ўсё ж дазвольце вас запытаць, пане старшыня, — прамовіў юнак Тугоўскі з перакошаным ад злосці тварам, з заблішчэўшымі вачыма: — Чаму вы прынялі на маё мейсца некалькі эмігрантаў з Балгарыі, такога Шабунеўскага, напрыклад... Ці ведама вам, што яны беларусы? Й ці ведама вам, што яны ня сёньня, дык заўтра перайдуць у расейскі камітэт?..

Старшыня паморшчыўся і зноў палез у пасьцель.

— Ну ведаецце, грамадзянін Тугоўскі, гэта ўсё складаныя пытаныні... Як бы вы зрабілі, калі б да вас прыехалі людзі з Балгарыі і заяўлі вам, што яны беларусы. Такі Шабунеўскі — сапраўдны беларус.

Старшыня гаварыў такім тонам, што далейшыя спрэчкі былі б бясcэнсавымі.

Тугоўскі падняўся з крэсла.

— Так як жа, пане старшыня, магу я ўсё ж спадзявацца калі-небудзь на стыпендыю?

— Так... абвязкова, грамадзянін Тугоўскі, абавязкова. Праз месяц будзеце мець стыпендыю... Ну, самае большае — праз два...

— Можа быць, праз тры, — усміхнуўся Тугоўскі. — Можа быць, тады, калі якраз спыняцца заняткі ва ўніверсітэце?

— Ну што вы, што вы, — прамовіў старшыня і пачаў енчыць, хапаючыся за сыпіну. Тугоўскі паспяшаў выйсьці...

— Так, да пабачэння, пане старшыня, — прамовіў ён, паціскаючы яго пульхную руку. — Выбачайце за турботы...

— Калі ласка, калі ласка, — ветліва ківаў галавой старшыня. Тугоўскі ўжо ў дзівярах разьвітаўся з яго жонкай-чэшкай і паспяшыў хутчай выскочыць на вуліцу... Зноў захлюпалі дзюравыя боты па мокрым асфальце. «Так вось як вырашылася справа з стыпендыяй. Два месяцы! Гэта значыць, што праз два месяца ў яго ня будзе ботай, гэта значыць: два месяцы ён будзе жыць напалову галодны падачкамі сяброў... Два месяцы... Гэта значыць, што яго сябры пройдуть курс універсітэта, тады як яму прыдзецца даганяць

іх... Два месяцы... Гэта значыць, што ён будзе жыць у альтане ў садзе, дзе жывуць усе бадзягі, студэнты без стыпендыі. Гэта значыць, што спаць ён будзе каля студэнцкага інтэрнату — і чакаць, што прыйдзе садоўнік з паліцыяй і прагоніць іх з кватэры, раскінуўшы ўсе рэчы... Так жыць, гэта значыць, што ён будзе чакаць: яго ў кожную хвіліну могуць выкінуць на вуліцу... І так два месяцы... Цэльых два месяцы!.. Якая трагедыя».

Ён ішоў, спыняючы пакрыху свае крокі, нягледзячы на дождж. Ён ня чую, як мокрыя кроплі цяклі з яго старога капялюша за каўнер. Ён ня чую, бо цягучыя, мокрыя думкі паўзылі горш за дождж у яго мазгу і мучылі яго, і спынялі яго на вуліцы. Аказваецца, правядловая яго тэорыя! Значыць, сапрауды нейкі закон пракляцьця вісіць над ім, як Дамоклаў меч, і яго спатыкаюць у жыцьці толькі няўдачы! Ён ня ведае, што такое шчасьце; гэта слова для яго пусты гук...

Яму пачало здавацца, што ён толькі адзін такі ёсьць на ўсёй зямной кулі, што ў кожнага чалавека ёсьць сваё маленъкае, ледзь прыкметнае, — хай мікраскапічнае чалавече шчасьце, — але ёсьць... Дзеля гэтага чалавек жыве і любіць жыцьцё... А ў яго, Тугойскага, няма нічога... Так, нічога! Ні сваёй цёплай будкі, ні свайго шчасьця...

Ён з зайздрасцю ўглядаўся ў адзінокія людскія фігуры на вуліцы. Вось стаіць у дзівярох свайго магазіну ў белым фартуху чырвоны мясынік... Эх, як яго раздула!.. Ён глядзіць з усымешкай з вышыні свайго задавальненіня... Зразумела, ён шчаслывы. Вось едзе на сваёй велізарнай калымазе з вугальлем чарнарабочы і смокча даўгую, як у турка, люльку з чубаком... Яму прыемна. Ёсьць трубка. Ёсьць гроши. Ёсьць шчасьце... Ён глядзіць на Тугойскага прышчураным, насымешлівым паглядам!. Вось паўнагрудая чырвоная сялянка памагае цягнуць вазок на гару свайму сабаку. Сабака запрэжаны, як конь, у невялікі вазок з малаком. Вось яна спынілася каля магазіну, падаслала сабаку падсыцілку і сама панесла канку ўсярэдзіну. Малады прыказчык выйшаў разам з ёй і ўшчыпнуў яе за талію... Яна съмяецца... Яна — шчаслівая. Тугойскі ідзе й дзвівецца прыгажосцю яе формаў. Яна шчаслівая.

Як паглядзіш, у кожнага ёсьць сваё маленъкае чалавече шчасьце... І ў яго? Быццам ён нейкі адкінуты ад усіх, нейкі ўрод у сям'і людской. Так ён адчуваў сябе заўсёды... Ён стварыў сваю тэорыю, і ён адчуваў сябе зараз падуладным сваёй тэорыі... А калі гэта так?! Калі яго тэорыя аб тым, што жыцьцё ўсякага чалавека ідзе па пэўных законах, а не выпадкова, што ёсьць для адных людзей шляхі шчасьця, калі ім ўсё ўдаецца, калі яны высоўваюцца наперад і робяцца «зnamянітымі»; — і, наадварот, што ёсьць шлях няшчасьця, калі людзям нічога не ўдаецца, калі яны пры ўсіх сваіх здольнасцях не высовываюцца наперад і гінуть невядомымі — дык нашто жыць?.. «Так! — паўтарыў Тугойскі. — Нашто жыць?!. Паспрабуйце жыць з большу ў сэрцы, з раненай съядомасцю, з разьбітымі крыламі... Паспрабуйце разьбівацца штодня аб жыцьцёвія абставіны, як хвалі разьбіваюцца аб скалы...» Жыць! — хацеў ён сказаць усім гэтым людзям, якія нясліся міма і насымешліва на яго паглядалі. — Каб пераносіць вашыя насымешкі — жыць... Вы кажаце: «Жыць... — і зараз жа пускаеце ў ход свае філасофіі, ад якіх пахне съмерцю і трупамі. Вы кажаце: «Цярпіце! Цярпеньнем усё ачышчаецца!..» Вы съмяецесь над тымі, якія канчаюць жыцьцё, завеце іх дурнямі. Вялікі філосаф Ніцшэ сказаў: «Вы кажаце, што жыцьцё — бяссэнсіца? — Правядлова!.. Дык паспрабуйце скончыць гэту «бяссэнсіцу!» Значыць, толькі трусасць чалавека перашкаджае яму пакінуць жыцьцё... Інакш ён мог бы скончыць гэтую бяссэнсіцу. Толькі трусасць!

Так ня трэба быць баязыліцам, трэба скончыць жыцьцё... Так, памёрці... Ня думаць больш, ня чуць, ня бачыць... Стаць каменем».

Цяжкая думка аб самагубстве навалілася на ўсю яго істоту чорнай хмарай і папаўзла далей у мозг. Ён ішоў, патуплішы галаву, ішоў памалу, ня ведаочы сам, якімі вуліцамі, — ішоў, як прыбіты куляй, думаючы пра сваю рану.

Так бацыла, папаўшая ў кроў, прыгнячае чалавека, прыхіляе яго галаву, яго залёты, робіць яго маларухлівым, адымает ад яго радасць, шчасце, съмех і сонца, пакуль нарэштце не запануе ўсёй істотай і не прывядзе да канчатковай загубы...

Так папала бацыла ў сэрца і мозг Тугойскага, і так яна апанавала ім, так яна прымусіла яго схіліць да зямлі галаву і цягнуцца бязвольна дахаты... Бацыла самагубства, папаўшая ў мозг, ня так хутка пакідае чалавека. Яна папала ў мозг Тугойскага і грызла, грызла яго ўсю дарогу...

А дождж ліў... Дождж выбіваў аднатонную музыку барабана...

II.

Поўны, у залатых акулярах, у шапцы, абшытай залацістымі галунамі, швейцар адчыніў Тугойскому жалезнью браму саду. Не съпяшаючыся, Тугойскі пайшоў па шырокай алеі, углядаючыся ў велізарныя елкі і сосны, росшыя навакол дарогі. Клумбы кветак былі мёртвымі. Кусты дзіўных чырвоных руж, над якімі ўлетку съпяваў салавей, стаялі голымі ѹ жоўтымі. На ўсім велізарным садзе быў адбітак блізкай съмерці. Адны альтаны, аўбітая плюшчом і дзікім вінаградам, стаялі пышна, як съведкі жыцьця, якое яшчэ білася ў садзе. У канцы алеі стаяў жоўты двухпавярховы будынак, з пад'ездам, з двума велізарнымі ліхтарамі пры ўваходзе, з высахшым фантанам перад ім. Можна было б падумаць, што гэты пышны сад з швейцарам і гэтым будынкам з ліхтарамі служаць рэзідэнцыяй якога-небудзь пана ці якіх-небудзь паноў, стаячых на вяршыне грамадскіх драбінаў. А між тым, гэта быў інтэрнат для тых, што былі выкінутыя за борт жыцьця пасля вялікага рэвалюцыйнага землятрусу, для тых, якія згубілі «ўсё» і сталі «нічым» — людскім пылам, гноем, заплямованыя ганебным словам «эмігрант». Тугойскі падняўся па шырокіх мармуровых сходах. У вялікім доўгім калідоры яму сталі пападацца жыхары інтэрнату, апранутыя па-хатняму, у адных кашулях і нейкіх апорках, абутия на басанож, у парваных мундзірах расейскай і аўстрыйскай армій. Съмех, шум даносіліся адусюль з адчыненых дзівярэй пакояў. Ён увайшоў у свой пакой. Знаёмае жыцьцё агарнула яго, падхапіла яго, як хвалі трэску, і панясло ў нейкі вір, з якога ён быў бясьсільны выбрацца. Ён стаў дзівіцца той вясёласці, якая панавала навакол. Адкуль яна бралася ў людзей... Здавалася, заўтра яны павінны былі быць выкінутымі на вуліцу без кавалка хлеба, заўтра няясло ім страшэнную назуву «бадзягі», — а між тым сёньня яны ні аб чым ня думалі. Яны заняліся мастацтвам, яны зрабілі нешта ў пакоі накшталт балету. Пасыцелі, што цягнуліся радамі побач съценак, былі прыстаўленыя адна да адной, і такім чынам пасярэдзіне пакою стварыўся прастор, на якім можна было паказваць свой талент. Музыка была захопліваючая. Яна ўдарыла па балочым сэрцы Тугойскага, як смык па нацягнутых струнах, — і падняла яго над зямлём, над цяжкай штодзённасцю. Здавалася, наўмысьля для яго гукі нясыліся ша-

лёным скокам, адзін за адным, нясьліся задыхаючыся, у нейкім вакхічным, п'яным рытме.

Беларускі студэнт-медык Загорскі стараўся хутчэй вадзіць смычком па сваёй чароўнай скрыпцы. Галічанін Серада ў шэрым аўстрыйскім мундзіры таленавіта ўторыў яму на гітары. Але галоўную містэрню тварыў галічанін Садоўскі, азартны карцёжнік, катораму трэба было б на сьпіну павесіць «бубновы туз» арыштанта. Хто мог падумаць, што нага гэтага бадзягі ведае законы рыту, што яна паслухмяна, як зъмяя, будзе згінацца пад музыку на чароўнае дзіўленне глядачоў.

«Ні даць, ні ўзяць «Мёртвы дом» Даастаўскага», — падумаў Тугойскі. І раптам ён пачуў, што сылёзы падступаюць пад яго горла, што вясёлая музыка настройвае яго на сэнтыментальна-съязылівы тон, — і цэлы рой сентэнцый апанаваў ім.

«Вось, — думаў ён, — паніжаныя, адкінутыя ўсімі людзі, а між тым колькі талентаў крыеца ў іх істотах. Яны «людзі дна», але наколькі яны стаяць вышэй тых дабрародных душ, якія лічацца красой і гордасцю грамадзянства. Грош ім цана, гэтым адкорымышам-мяшчанам, кшталту старшыні «Беларускай Грамады». Лепш быць «на дне» — бадзягам, але мець у сэрцы агонь, мець яшчэ святы парыў узълётаў...»

І раптам ён адчуў, што сам нават ніжэй гэтых бадзяг, што ў яго сэрцы патух агонь «узълётаў», — і ён ня вытрымаў вясёлай дзікай пляскі, выскачыў у калідор і заплакаў. У гэты час па калідоры праходзіў беларускі студэнт Кірыла Бурачэўскі. У даўгаполым паліце, заўсёды з капелюшом, адкінутым на патыліцу, з насъмешкай на сваім хітрым твары, — паходзіў на дзячка невялічкай захалуснай царквы. За гэта сябры празвалі яго насъмешліва «айцом» Кірылам. «Айцец» Кірыла пачуў плач, спыніўся каля Тугойскага.

— Эге, брат... Значыць, і ты гора бачыў, калі плачаш ад песні вясёлай...

— Так, «айцец» Кірыла, плачу — съмяяцца ўжо ня маю сілы, — сказаў Тугойскі і, засаромеўшыся, што яго бачылі, выскачыў і пабег з калідора преч. Выскачыў ён у сад і пачаў хадзіць па алеях і думаць аб сваёй тэорыі. «Тэорыя... — думаў Тугойскі, блукаючы сярод велізарных тапалёў. — Яна правідловая ўсё ж ткі... Які вывад? Памерці? Але сёньня сябры інтэрнату крычалі аб жыцьці, жыцьці бяз сылёз, без разважаньня, жыцьці бяздумным, жыцьці цыганскім, жыцьці на съметніку, на якім вырастоць таксама кветкі і часам праглядвае сонца. И няўжо ў яго хопіць сілы, каб съмяяцца, калі хочацца плакаць, скакаць, каля няма дарогі, съпявань, калі ідзеш на згубу... Не... Жыць... Жыць...», — казаў ён сам сабе.

Было ўжо каля поўдня, калі ён расплюшчыў вочы. Адзін студэнт Загорскі стаяў каля вакна і прыводзіў у парадак свой туалет. Не было больш нікога з учараашніх артыстаў. Хто пайшоў на лекцыі ў вышэйшую школу, хто ўсталоўку, а хто ў Студэнцкі дом. Пасыцелі былі акуратна засланыя, як у казармах жаўнерамі; толькі на адной ляжала нейкая бясформенная кучка коўдрап. Гледзячы на яе, ніколі ня можна было падумаць, што пад гэтакай кучай спаў чалавек. Загорскі стаяў перад люстэркам і завязваў свой модны і дарагі гальштук. Ён належаў да тых людзей, якія думаюць больш аб фраках, смокінгах, вясёльых балах, чым аб якіх-небудзь ідэях. Медыцына яго цікавіла пастолькі, паколькі яна давала яму магчымасць жыць у Залатай Празе, дыхаць шумным паветрам вялікага места. Як музыкант, ён прымаў удзел у розных квартэтах і часта йграў па розных

карчомках. Капрызная фартуна какетліва ўсьміхалася яму й пасылала прыемнасці жыцьця. Ён прывык глядзець на жыцьцё, як на жанчыну з рэстарана, якая за гроши рассыпае ласкі. [...]

Тугойскі доўга глядзеў на яго працу над сваім туалетам, нарэшце ня вытрываў і прамовіў:

— Але вы троі гадзіны праводзіце перад люстэркам, як Венера, зьбіраючыся на баль.

— Слухайце, — павярнуўся да яго зараз жа Загорскі. — Не выносьце на паказ старых рэчаў: мне здаецца, яны крадзеныя. Мне здаецца, вы адкульсьці ўкралі гэтыя слова.

Загорскі ніколі ня лез за словам у кішню.

— Ну, ня ўсё роўна, украў я што-небудзь, ці не? Гэта ўсё глупства. А вось давайце пагутарым сур'ёзна, грамадзянін Загорскі. Вы вось медык. Ня раз і ня два пападалі ў трупны пакой, каб застацца адзін на адзін з трупам. Скажыце, ці не задумваліся вы тады над пытаннямі жыцьця і ці не рабілася вам тады крыху жудасна ў гэтым суседстве ашчэранных чарапоў?

— Не, я нічога гэтага не перажываў. Я стараўся хутчэй працаваць анатамічным ножыкам. Асістэнт па анатоміі пахваліў мяне й сказаў, што з мяне выйдзе добры доктар. Трэба вам наогул зазначыць, што медыкі менш усяго філосафуюць. Яны глядзяць, што съмерць — гэта проста загана якой-небудзь матэрый, съмерць якіх-небудзь матэр'яльных клетак, якія мы можам пабачыць пад мікраскопам сваімі ўласнымі вачымі, і ўсё.

— Значыць, па-вашаму, нічога няма там?

— Гэта мы прапануем вырашаць гадалкам, папам і ксяндзам, старыкам у футлярах забабонаў.

— Значыць, калі так: скончыць жыцьцё самагубствам — простая штука. Раз там, на небе, нічога няма, дык узяў узвёў курок — і ўсё...

— Самагубства — гэта іншая рэч... Па-моіму, самагубства часцей усяго бывае самагубствам.

— Як так? — прыўстаў Тугойскі на пасыцелі. — А калі ў яго самагубства ідэйнае. Калі ён, паглядзеўшы жыцьцё ад спачатку да канца, пабачыў нейкую заканамернасць ува ўсім, пабачыў, што ўсё жыцьцё не выпадкова, што ад самага маленства да старасці чалавека вядзе нейкай сілай акрэсленымі дарогамі — аднаго да шчасця, а другога да няшчасця, калі, нарэшце, сабраўшы ўсе жыцьцёвыя факты, ён стварае тэорыю шчасця і няшчасця ў жыцьці і бачыць, што тэорыя няшчасця пацвярджаеца, тады скажыце — нашто яму жыць?

— Ну, ведаецце што... — ня даў яму скончыць Загорскі. — Выбачайце, я ня маю часу з вами больш гутарыць. Але я вам раю з вашай тэорыяй звязврнуцца ў Празе ў Інстытут псіхічных досьледаў.

Ён насымешліва і горда, напарфумлены й напудраны, прыгожы, як малады бог, выйшаў з пакою, ня даўшы Тугойскаму апомніцца ад выстралу апошніх словаў: «Інстытут псіхічных досьледаў».

«Значыць, ён зрабіў з мяне вар'ята», — падумаў Тугойскі і, абясцілены, паваліўся на пасыцель. Аказваецца, прадстаўнік «залатой моладзі», думаўшай толькі аб смокінгах і рэстаранах, аказаўся не такім пустым, як спачатку падалося Тугойскому. На славеснай дуэлі з ім цяжка было справіцца. Ды ў ці толькі на адной славеснай. Магчыма, і шмат магло быць дуэляў, з якіх Тугойскі ня выйшаў бы пераможцам. Ён ляжаў на

пасьцелі разьбіты і абраханы. «Інстытут псіхічных досьледаў... — няслося ў яго галаве.

«Вар'ят, вар'ят... А можа быць і сапраўды ў мяне ёсьць нешта ненармальнаяе. І гэта ненармальнаяе прабіваецца ў маёй тэорыі». Ён пачуў, што твар яго пачынае паліцца. Яму здалося: цяжкі камень зваліўся на яго, і яму цяжка стала дыхаць. Цяжка думаць, цяжка гутарыць.

У гэты момант заварушылася кучка коўдраў і з-пад яе паказалася съмешная, высокая, злахмачаная, уся ў пуху, белакурая галава. Чалавек ляжаў цэлымі днямі на пасьцелі; ніхто ня чуў ад яго слова. Ніхто ня ведаў, чым займаўся, як жыў, адкуль атрымліваў грошы на жыцьцё. Калі насымешкі сяброў па пакоі пачыналі яго выводзіць з цярпення, ён казаў: «Я не падобны да вас. Я — астральны чалавек». «Астральны чалавек» займаўся рознымі астральнымі навукамі: астралогіяй, хірамантыйяй, чытаў пра Індыю ѹ жыцьцё розных ёгаў і цэлымі днямі вывучаў асновы рэлігіі Будды. Здавалася, пад уплывам Будды ён запраўды мала звязваў сябе з жыцьцём, ня ведаючы ні гора, ні радасыці, усё прымаючы спакойна, усё філософскі благаслаўляючы. Здавалася, цвёрдая інтэрнацкая ложа з шэрай жорсткай коўдрай пад уплывам усходняга бога стала для яго самым прыемным мейсцам — «нірванай», у абдоймах якой ён адчуваў райскую наслоду.

Злыя языкі казалі, што ў яго былі сухоты і ён страціў ужо магчымасыць рухацца, але ён тлумачыў сваю прывязанасыць да ложа «ідэевымі», «астральнымі» матывамі. Пачуўшы размову Тугоўскага з Загорскім, ён выйшаў са звычайнай раўнавагі, высунуў галаву з-пад коўдраў, якімі ён закутваў сябе, каб гэтакім способам заглушыць гуکі грэшнага съвету. Ён акінуў падазронімі съветлымі сваімі вачыма з-пад белакурых броваў пакоі і, пабачыўшы аднаго Тугоўскага, съмела сеў на пасьцелі.

— Паслухайце, — пачаў ён размову — першую за ўесь час жыцьця ў інтэрнаце. — Паслухайце, я чуў вашыя спрэчкі. Вас абразіў Загорскі. Добра, што яшчэ не ў прысутнасці сяброў пакою, і вы, бачу, вельмі блізка прынялі гэтую абразу да свайго сэрца. Кіньце... Паслухайце астральнага чалавека. Паслухайце, што скажу вам я — вучань вялікага прарока. Я — маўчальнік. Запісваіцеся ў наш гурток чэшскіх сыпрытыстаў, куды ўваходзяць чэшскія, украінскія студэнты ўсіх факультэтаў і іншыя паважаныя грамадзяне. Яшчэ не было ні аднаго беларускага студэнта. Запісваіцеся! Но вы геніяльны чалавек, грамадзянін Тугоўскі. Так, ня съмейцеся, — запраўды геніяльны. Хоць Загорскі адаслаў вас у «Інстытут псіхічных досьледаў». Можа быць, часткай ён быў правы, бо геніяльнасць і вар'яцтва — вельмі родныя сёстры і для шмат звычайных людзей геэній — ня больш, як вар'ят. Вы геній таму, што інтуітыўна, без дапамогі падручнікаў, сваім дзіўным сэрцам і студзённым, за ўсім паглядаючым, розумам знайшлі вялікі закон жыцьця: заканамернасць.

Вы пэўны, што жыцьцё чалавека ідзе роўным, так сказаць, матэматычным шляхам, і, як бы чалавек ні хацеў, ён ня сыйдзе з гэтага шляху, які ляжыць перад ім ужо з калыскі. Вы фаталіст. Вы верыце ў сілу, што кіруе чалавекам на яго шляху, не дазваляе яму съысці на іншы шлях, сілу, якую адны называюць лёсам, другія выпадкам, трэція, можа быць, Богам. Вы лічыце, што выпадковасцю няма... Праўда! Ну вось, у той час, як большасыць людзей лічаць, што выпадкі існуюць. Яна, большасыць

прыбягае да гэтых выпадкаў як да ратунку, калі ня можа растлумачыць зъявішча. Так, скажам, будавалі дом. Інжынер, стары ўжо, добры съпешыяліст, пабудаваўшы не адзін дом, прадугледзеўшы, здаецца, усё, што трэба, кожа ўзвясці трэці паверх. Раптам дом абвальваецца. Назначаецца камісія, справа разглядаецца, нічога ня могуць знайсці канкрантнага. Магчыма, дрэнны матэр'ял быў віной, і дом ня вытрымаў цяжару. Усе дзівуюцца, усе паціскаюць плячамі — і ўсе кажуць, гледзячы на старога інжынера: «Выпадак. Проста выпадак». Пад домам ляжаць раненыя работнікі. Адны ранены, другі — забітыя. Забітых прывозяць у хату да іх жонак і дзяцей — і жонкі, ірвучы на сваёй галаве валасы, крычаць: «Чаму забіла майго Янку, а чаму Пётра астаўся жывы?» Ім адказваюць: «Выпадак. Няшчасны выпадак». Слова «выпадак» разъясняе ім, што так і павінна быць. І далей ніякіх разважаньняў, што хаваецца за гэтым магічным словам «выпадак», няробіцца. Я знаю аднаго афіцэра расейскай арміі, які даўно казаў, што ў жыцці яму не «вязэ», пытаў яго: «Чаму?» і ён адказваў проста «Выпадак». Напрыклад, ён вельмі дабіваўся «зывёздачкі». Ведаецце — чалавечая псіхалогія: «нашыўкі», «зывёзды», «мездлі», «чыны»... Вось усё, здаецца, было ўжо на добрай дарозе. Начальніства ставілася да яго добра. Яму ўжо ўсьміхаліся сваім радасным бліскам «зывёзды», «чыны». Як раптам — «няшчасны выпадак»: быў парад, і ў аднаго жаўнера развязаліся на парадзе абмоткі на назе.

Замест «зывёздаў» і «чыноў» афіцэр атрымаў строгую вымову. Вось вам «выпадак»!.. Нядайна ў Празе па адной з вуліц ішла дама з малымі дзяцінкамі. Праходзячы каля велізарных дамоў з рознымі аздобамі і статуямі, яна спынілася і пачала паказваць прыгожы дом сваім дзяцям... І вось раптам адламалася адна статуя і забіла даму. Засталіся толькі дзецы. Народ збегся, пачаў крычаць: «Выпадак! Няшчасны выпадак!»

А між тым, каб усе гэтыя людзі, якія крычаць: «Выпадак, выпадак», падумалі б і прааналізавалі жыццё чалавека ад яго нараджэння, каб яны паспрабавалі ўсе гэтыя паасобныя выпадкі запісаць і сабраць у адно, яны б пабачылі, што гэтыя выпадкі і ёсьць толькі паасобныя зъвеньні аднаго ланцуза, што яны толькі паасобныя рухі адной сілы, што дае напрамак шляху. Яны, вобразна кажучы, іскры той самай электрычнай сілы.

— Я пераканаўся, — прамовіў Тугойскі, увесь час уважна слухаўшы, — што выпадкаў няма. Усё заканамерна, нават матэматычна. Напрыклад, у мяне ня толькі шчасльвия дні, як у іншых, але шчасльвия тыдні мяжуюцца з нешчасльвымі проста на дзіве, як цотныя і няцотныя лічбы ў арыфметыцы.

— Так, так, — падхапіў астральны чалавек. — Дужа добра! Вам не хапае літаратуры. Вы ня ведаецце шляхоў тых, якія жылі да вас. Я вам магу прапанаваць некалькі кніжак, якія дадуць вам апору.

Ён выцягнуў з-пад падушкі некалькі кніжак і даў іх зацікаўленаму, зъдзіўленаму Тугойскаму.

— А цяпер слухайце, слухайце далей, што скажа вам астральны чалавек. Кожную ноч, калі шумныя месты і спакойныя вёскі закрываюць вочы і бачаць дзіўныя, неразгаданыя сны, над съветам праносяцца велізарныя сілы, настолькі велізарныя, што, напэўна, съячыя вёскі і месты навекі заплюшчылі б вочы ад страху, каб пабачылі іх сапраўдныя памеры. Мільёны зор пачынаюць съяціць і міргаць дзіўнымі агнямі.

Выплывае Месяц і пачынае аглядаць паню-Зямлю. Яна шэрая, не-прыгожая Зямля, напэўна, здаецца яму найлепшай, прыгажэйшай у съвешце, бо прыцягвае яго да сябе, бо прымушае Месяц круціца каля сябе. І так будзе да самай іх съмерці... А паміж гэтymі зорамі і гэтym Месяцам блишчаць спакойныя мігаючыя вочы, чырвоныя і жоўтыя вочы, якіх мы не заўсёды бачым — дзіўныя, неразгаданыя, невядомыя вочы планет. Планеты, як жывыя істоты, звязаны паміж сабой працягнутымі рукамі: яны цягнуць да сябе адна другую, як родныя сёстры — гэта закон усясьветнага прыцягнення. Дзіўны ўплыў планет на нашу Зямлю настолькі значны, што ўсе вялікія астрономы, як Кэплер, Ціхо-дэ-Браге і іншыя, больш вялікія, чым сучасныя прафесары універсітэтаў, звязвалі людскіе жыццё з рухам планет. Яны ўмелі скласы «гараскоп» — каляндар чалавечага жыцця па зорах. Пазнейшыя вучоныя заклямавалі гэтых погляды вялікіх астрономаў. Іх метады назвалі «гаданьнем», а іх навуку — «астралогіяй».

Адкіньце на бок усе кніжкі, усе тэорыі нашых педагогаў і паклічце на дапамогу логіку. Падумайце: вучоныя-географы знайшлі, што ад уплываў Месяца залежаць марскія прылівы і адлівы, якія правідлова чарадуюцца праз шэсцьць гадзін. Значыць, Месяц мае вялікі ўплыў на мора. А калі гэта так, калі нават мора можа раскачаць свае магутныя хвалі і з шумам, з пенай кінуць іх на камяністы бераг толькі пад уплывам Месяца, дык мне здавалася б, логіка павінна прызнаць, што слабы чалавек павінен падпадаць пад яшчэ большы ўплыў. Чаму б, напрыклад, пад уплывамі Месяца ня мог бы чалавек, так сказаць, «забурліць», падняць свае настроі — кінуцца ў жыццё з радасцю; чаму, напрыклад, праз пэўны час гэтых настроі не маглі б і апасыць у яго, як хвалі мора. Але калі маленькі Месяц можа аказаць такі ўплыў на Зямлю, на мора, дык што можна сказаць тады пра вялікія планеты, у некалькі разоў большыя за Зямлю? Логіка, здаецца, павінна была б сказаць, што гэтых ўплывы могуць быць яшчэ большымі. Зразумела, што ўплыў планет на людзей павінен быць значна большым. — Астральны чалавек адкінуў коўдры, устаў з пасыцелі. — Так, уплыў планет на жыццё чалавека ёсьць падобны ўплыву Месяца на марскія хвалі, — сказаў ён. — І ўсё жыццё чалавека залежыць ад таго, пад якой планетай ён радзіўся. Радзіўся ён пад Сонцем — жыццё яго будзе съветлым, радасным, шчаслівым; радзіўся ён пад Сатурнам — жыццё яго пойдзе па крывой арбіце, будзе нясталым, поўным непрыемнасці і напоўніць чалавека песімізмам і меланхоліяй. Што гэта ўсё так, — можаце ўзяць дату народжання знаёмага вам чалавека, месяц, год і адшукаць вось у гэтай кнізе. — Ён паказаў цененкую кніжачку, на вокладцы якой была намаліваная планета Сатурн з абручом. — Пад якой планетай нарадзіўся знаёмы вам чалавек, або самі, вы знайдзце правідловы малюнак вашага жыцця... Тады ня трэба вам будзе казаць аб «выпадку», аб «нішчасным выпадку». Тады жыццё ваша атрымае дзіўны сэнс, закон, па якім вы зможаце адзначыць нават сваю будучую дарогу ў жыцці...

Ён замаўчаў... Тугоўскі ўжо ня слухаў яго і шукаў нешта ў кніжцы...

— Ну што, знайшлі? — спытаў астральны чалавек. — Давайце я дапамагу вам... Паглядзім, пад якой планетай вы радзіліся...

Тугоўскі з цікавасцю пачаў пералістваць старонкі кніжкі. Ён, хаця яшчэ не зусім пераканаўся «логікай» астральнага чалавека, але ўсё ж зацікавіўся ёй.

«Можа быць, я радзіўся пад Сонцам? — думаў ён. — Усё ж тады больш прыемнасці...»

— Сатурн, — сказаў астральны чалавек і паглядзеў на яго пільна, з нейкай трывогай. — Так! Вы радзіліся пад Сатурнам. Гэта не зусім прыемна.

Тугоўскі пабляднеў і ня мог прамовіць ні слова.

III.

Беларуская грамада ў Празе стала папаўняцца «чароўным полам». Жанчыны, як кветкі вясной, пакрылі беларускае поле ў чэшскай Празе, і поле запрыгажэла — зацвіло, ажывілася, напоўнілася водарам. Мужчыны ўраз зъмяніліся, сталі менш спрачацца і лаяцца на сходах, а калі і трэба было паспрачацца, дык стараліся паказаць сябе далікатна і спакойна. Зразумела, што кветкі не былі роўнакаштоўнымі, ня вабілі адолькава сваім фарбамі, формамі і пахам. Адны з іх былі сапраўднымі кветкамі беларускіх палёў. Перанесеная на чужы грунт, не маглі зацвісці яшчэ больш пышнымі бутонамі; яны мала-памалу сохлі, гінулі, гублялі красу і выклікалі толькі насымешкі з боку сваіх жа сяброў. Другія, наадварот, — пускалі карэнныні ў чужы грунт, выжывалі, правіліся, расквіталі і ўжо нічым не адрозніваліся ад прыгожых і пахучых кветак Чэхіі.

Праўда, такіх было мала, але ўсё ж было, і сярод іх самым пышнымі бутонамі выглядала Галена Уладзіміраўна Вярхоўская. Усяго некалькі дзён таму назад, калі яна прыехала, па Студэнцкім дому ішоў погалас. На прыгожым і шырокім балконе, дзе стаялі столікі для шахматай, па кафельнай падлозе прахаджывалася разнамоўная маса чэхаў, мадзяраў, немцаў, армянаў, грузінаў, украінцаў, палякаў, расейцаў, невялікая грамада беларусаў зьблілася ў кучку і шапталася.

— Бачылі? Бачылі? — казаў Загорскі. — Да нас прыехала каралева.

— Ён блішчэй у лакірках і ў новым чорным касьцюме.

— Няпраўда, — зазначыў Кірыла Бурачэўскі, неміласэрна плюючы на падлогу і пасоўваючы капялюш на патыліцу. На ім быў зялёны касьцюм, выдадзены камітэтам разам са стыпендыяй, які вісеў на ім, як на калу. — Я вам зазначу, — прадоўжваў ён, — што прыгожыя жанчыны выходзяць замуж, а ня лезуць ва ўніверсітэт. Сапраўды, паглядзіце на нашых студэнтак. Яны — ўсе ўроды! — Ён засміяўся. — На іх мужчыну глядзець брыдка. Таму, зразумела, няшчасныя ў кахраныні, яны шукаюць шчасця ў наўцу, у працы...

Студэнты засміяліся:

— Ай да «айцец» Кірыла.

— Паглядзіце, грамадзяне, — сказаў Загорскі, — «айцец» Кірыла палысеў у Празе. І цяпер выглядае з сваім доўгім носам — што міністр замежных справаў.

З Кірылам Бурачэўскім студэнты яшчэ больш павесялелі. Пасыпаліся колкасці, спрэчкі, съмех.

Падышоў сюды лысы і паважаны студэнт філософіі Янка Станкевіч.

Студэнты паднялі яго на съмех:

— Разыдзіцесь, грамадзяне! Аўтар беларускага лемантара крывіньдзіляе, — крыкнуў насымешлівы, маленькага росту, з выцягнутым і вострым тварам Малевіч.

— Што гэта за слова «крывінъдзіляе»? — запытаўся Станкевіч.

— «Крывінъдзіляе», — так у нас на Віцебшчыне кажуць пра тых, у каго крывыя ногі...

— А хіба ў мяне крывыя ногі? — усьміхнуўся крыва Станкевіч.

Студэнты замест адказу засымяліся:

— Слухай, дзядзька Янка, — перабіў съмех Загорскі, — ты калісьці казаў, што абышоў усю Беларусь пехатой з торбай за плячамі... Скажы, калі ласка, ці сустракаў ты ўва ўсёй Беларусі хоць пару стройных жаночых ножак?..

— У цябе толькі і стаяць у галаве жаночыя ногі, — сярдзіта агрызнуўся Янка.

— Ой, які ты старык ужо, дзядзька Янка, — адказаў Загорскі. — Што скажа пра цябе твая жонка, калі даведаецца, што ты не зьвяртаеш увагі на жаночыя ногі. Гэта ня робіць табе чэсьці, як філосафу, дзядзьку. Успомні: немец Гейнэ знайшоў, што ў немак ногі, як паленіні, маскаль Пушкін пісаў, што ўва ўсёй Рasei ня знайдзеш пару стройных ног. Ну, а скажы, як на Беларусі? Напэўна, у беларусак ногі, што дзьве калоды?

— Няма мне часу з вамі цадзіць ваду рэштам, — сказаў Станкевіч і пайшоў у залу Студэнцкага дому, адкуль даносіліся шум і гукі раплю.

— Слаба, слаба, філосаф, — панясяліся яму ў дагонку крыкі і съмех.

— Таўкачы! — засымяліся «айцец» Кірыла, плюючы зноў. — Сапрауды, беларусы ўсе таўкачы!

У гэты момант на балконе паказалася Вярхоўская. Усе замоўклі і ўпіліся ў яе вачыма.

Яна была праста апранутая, але ў гэтай прастаце чуўся смак, чуўся голас мастака, які наўмысьля пазъягаў крыклівых фарбаў і формаў.

Чорнае, шоўкавае паліто прыгожа абцягвала яе стройную фігуру. Чорны капілюш з маленькімі скрыдламі, як у амурчыка, вельмі добра падкрэсліваў белізну й кругласці твару, на якім гарэлі сінія вочанькі-вочы. Праз паліто віднелася сіняе ўбраныне з прыгожа адцяняўшай форму шыі кружаўной устаўкай. На нагах былі жоўтая чаравікі.

Вобраз быў цікавы. Самае вабнае ў ім вочы. Яны сымяліся раней, чым яна хацела сымяцца. Здавалася, яны заўсёды былі насымешлівымі, крыху вострымі і калочымі. Ад іх прамяніўся дзіўны сіні сьвет, які, здавалася, ішоў здалёку, з нейкай глыбіні. Калі б зымясціць гэтыя вочы ў цёмны пакой, яны, напэўна, асьвяцілі б усё дзіўным, фарфарэсцырующим съятлом. Асабліва яны пачыналі цікава блішчэць, калі яна сымялася ўва ўсю моц сваіх лёгкіх, — дзіўным, звонкім, як песня жаваронка, съмехам.

Загорскі першы выйшаў да яе, прывітаўся й павёў прадстаўляць беларускай грамадзе. Студэнты з прыемнасцю паціскалі яе пульхную руку ў рукавічцы. Нават «айцец» Кірыла ветліва сагнуўся і з застылай усьмешкай на сваім твары прамовіў: «Вельмі прыемна».

— Наша грамада, як бачыце, невялікая, — зазначыў Загорскі, калі працэдура знаёмства скончылася.

— Ну, справа, я думаю, ня ў колькасці, а ў якасці, — засымялася Вярхоўская.

— Зразумела, — адказалі студэнты.

— Вы, напэўна, яшчэ не пасьпелі агледзець наш Студэнцкі дом, — галантна нахіліўся да яе напарфумлены Загорскі.

— Так, я сюды толькі што прыйшла. Але мяне дзівіць маса народу,

тут паўнагучнасць жыцьця і разам з тым тая свабода, з якой тут трывоюцца ўсе...

— Так, тут паўнайшшая свабода, — адказаў Загорскі, які стараўся высунуцца перад усімі. — Так, дазвольце вас азнаёміць з нашым Студэнцкім домам...

— Калі ласка, — зас্মяялася яна ізноў, — з вялікай прыемнасцьцяй... Але мне трэба было б пабачыць некаторых наших з Вільні, перш за ўсё грамадзяніна Станкевіча.

— Дык і пабачым, — усміхнуўся Загорскі.

— Тады пойдзем, — сказала яна, гледзячы на групу студэнтаў, як каралева глядзіць на сваю сцвіту.

Усе пайшлі за ёю ў залу. Засталася толькі невялічкая частка на чале з «айцом» Кірылам.

— Н-да, — прамычэў Кірыла, калі працэсія схавалася ў зале, — важная птушка, — і неміласэрна сплюнуў на падлогу.

— Нічога асаблівага. Але, здаецца, недурная, — сказаў Малевіч.

У зале Студэнцкага дому было шумна: трашчаў пінг-понг, стукалі більярды, рассыпаў хвалі гукаў рапаў, сипявалі й гутарылі людзі. У другой канцэртнай зале былі паставлены рады крэслаў, зроблены памост, на якім стаяў таксама рапаў, што адчыняўся толькі падчас канцэртаў. Над памостам вісеў вялікі плакат з зялёной матэрыі, напісаны на лаціне: «*Ut omnes unum sunt*» («Няхай усе будуть, як адзін»). На памосці, на крэслах, за столікамі ўздоўж сценаў, па ўсіх кутках сядзелі групамі студэнты і грызылі граніт навукі. Тут можна было спрачацца, можна было разам высьветліць незразумелыя пытаныні, у адлічча ад тых пакояў Студэнцкага дому, якія называліся «студоўнамі», у якіх была магільная ціша.

— За гэтай залай, — сказаў элегантны Загорскі, ідучы побач Вярхоўскай, — ёсьць съпецыяльныя пакоі для жанчын. Вы не жадаецце туды пайсъці?

— Не, дзякую... Пакуль што я не жадаю сябе аддзяляць ад мужчынаў, — яна зас্মяялася. На яе глянулі з зыдзіленьнем усе ў залі, на адну хвіліну адарваўшы очы ад кніжак, каб паглядзець на дзіўную працэсію, што цягнулася за жанчынай. Потым усе зноў пачалі займацца сваёй справай.

Як звонкі съмех пачуў Станкевіч, ён сам пайшоў ёй на спатканьне.

— А, Галена Уладзіміраўна, — сказаў ён з больш вясёлым выразам твару, чым калі гутарыў з студэнтамі. — Прыйехалі? Ну, дзякаваць Богу.

— Ён паціснуў яе руку.

— Напэўна, не чакалі мяне? — сказала вясёлая Вярхоўская.

— Як жа? Чакалі, яшчэ як... Вы нам вельмі патрэбны былі. Вам не хацелі выдаць стыпендыі, таму што вас не было ў той час у Празе, але я пастараўся абараніць вас. Вам ужо ёсьць стыпендыя. Вы толькі зараз павінны звязацца да старшыні «Беларускай Грамады ў Празе». Вы ведаецце, дзе ён жыве?

Вярхоўская пахітала галавой.

— Я магу правесці, — пасыпшы ў Загорскі. Яму вельмі не хацелася адпускаць ад сябе Вярхоўскую.

— Ну вось і добра. Вам зараз трэба будзе ісці.

— Якая вы шчаслівая, — зазначылі падышоўшыя ў гэты час беларускія студэнткі. — Толькі прыйехалі, а ўжо маеце стыпендыю. А вось мы

жывем у Марыянскім кляштары ўжо са жніўня. Лічыцце, колькі гэта будзе да лістапада; маліліся Богу, пасыцлі, спаўняем усе загады манашак і аканчальна гублем чалавечую годнасць.

— Вы жывяще ў кляштары? — зъдзівілася Вярхоўская.

— А як жа?! — адказаў ёй студэнткі. — Вось як пойдзеце ад Студэнцкага дому направа — у маленькай, вузкай сярэднявечнай вуліцы пабачыце стары каменны дом з дубовымі варотамі, з вузкімі вокнамі, з кратамі. Вось за гэтымі кратамі мы і жывём, як у турме — і высоўвае галовы на съвет Божы, як арыштанткі.

— Мусібыць, нам прыдзеца доўга яшчэ жыць у кляштары, — зачынила маленькага росту ўжо досьць пажылая студэнтка-медычка. — У мяне ўжо даўно ня плачана за стол і кватэрку. Маю доўгу каля 380 крон.

— А ў мяне больш 500, — сказала другая, высокая і худая, з непрыгожым жоўтым тваром.

— Сапраўды гэта цяжка, — хітнула галавой Вярхоўская. — На такое жыццё трэба нямала геройства.

— Ведаецце што? — прапанаваў Станкевіч. — Вы падайце заявы і папрасіце дапамогі. Я думаю, што вам якія-небудзь сумы адпусьцяць і ўлаштуюць на стыпендыю.

— Мы пісалі ўжо, — і ніякай карысьці.

— Пішыце яшчэ раз. Стукайце часцей, і адчыняць вам.

— Відаць адразу, што вучыўся ў духоўнай семінарыі, — насымештіва паглядзеў на Станкевіча Загорскі. Яму было прыемна бачыць блішчэўшыя бяссільным, злобным вагнём вочы Станкевіча. Загорскі ведаў, што Станкевіч нічога ня можа яму зрабіць, нягледзячы на свае ўплывы. — Але нам час ісці, — зъвярнуўся ён да Вярхоўской, каб перабіць адказ Станкевіча. — Мы можам не знайсьці старшыню ў хаце.

Яны разьвіталіся. Усю дарогу Загорскі стараўся весяліць Вярхоўскую. На сходах, што вялі на высокую гару да дому старшыні, ён узяў яе за локаць, дапамагаючы падняцца. Але каля самага дому яна сама пажадала збавіцца ад няпрошанага правадніка:

— Дзякую вам. Цяпер я ўжо сама знайду кватэрку. Да пабачэнья! — і працягнула яму руку.

Ён глядзеў на яе, поўны зъдзіўлення. «Як? Яна сама мяне пакідае?» — падумаваў.

— Усяго добра... — прамовіў ён сумна. Зьняў капялюш і павярнуў зноў да Студэнцкага дому.

Старшыня сядзеў за сваім пісьмовым столом, апрануты ў чорны касьцюм, з вялікай белай хустай у левай кішэні, і выглядаў вясёлым і памаладзеўшым.

— Я толькі што з міністэрства, — сказаў ён, пасадзіўшы Вярхоўскую на мяккае крэсла каля стала. — Добра, што вы зараз прыехалі. Якраз вас мы сёньня зацвердзілі на стыпендыю. Вітаю! — Ён працягнуў ёй руку. — Цяпер вам толькі дарога ва ўніверсітэт. На які ж вы думаецце паступіць факультэт?

— Я? — I ня думаючы, хутка адказала: — Вядома, на філасофію...

— Чаму «вядома»? — усыміхнуўся старшыня.

— Таму, што я не належу да тых, якія глядзяць на навуку, як на дойную карову. Я ведаю, што ў вас тут усе толькі тэхнікі ды медыкі... А між

тым на Бацькаўшыне патрэбны грамадскія працаўнікі, знаёмыя з гісторыяй. Я думаю аддаць усе сілы барацьбе за вызваленіе беларускага народу. А калі гэтага будзе патрабаваць справа — я заўсёды змагу быць міласэрнай сястрой.

— Вось вы як... Не чакаў, — глядзеў на яе расшыранымі, бясколеравымі вачымі на атлусьцелым, старым маршчыністым твары старышня.

— Ці ў Вільні там усе такія? — I, не чакаючы адказу, пачаў запісваць у паперы, яе факультэт... — Стыпендыю можаце атрымаць ужо заўтра, у «Чэшска-Украінскім камітэце», — падняў ён галаву над паперамі. — А што датычыць паступлення ва ўніверсітэт, дык вам дапамогуць вашыя сябры.

— Дзякую... Гэта ўсё? — Яна сабралася ісьці.

— А як у вас з кватэрай? — запытаў, устаючы, старышня. — Калі няма, дык пакуль што ў мяне... Можаце паставіць хаця б свае рэчы.

— Не... Не... Дзякую... У мяне тут ёсьць знаёмыя студэнты і студэнткі. Я ў іх, — адмаўлялася Вярхоўская...

— Можа будзеце ў нас абедаць? — казаў ён, адчыняючы дзвіверы ў кухню... — Маша, прыгатуй нам абед. — Яго прыгожая жонка-чэшка пасыпляшила да пліты.

— Не, не, — рашуча адмаўлялася Вярхоўская. Чэшка старалася ўгарыць яе на ламанай чэшска-беларускай мове: трymала яе за руку, міла гладзіла, нават казала, што яна прыгожая, і гатова была, здаецца, абняць і пацалаваць.

— Ну, ня хоча, дык што будзеш рабіць? — сказаў старышня. — Ax, пачакайце, я зусім запамятаў. Ёсьць тут у нашай Грамадзе чалавек па прозвішчу Тугоўскі. — Ён паморшчыўся. — Вы мо ня ведаеце? Не?

Вярхоўская паківала адмоўна галавой.

— Кажуць, што ён дзесьці загінуў, што яго ўжо няма ў Празе... Ён ні-дзе не паказваецца, ніколі не бывае ў Студэнцкім доме, словам — прапаў чалавек і толькі... Я вельмі хацеў ведаць, што з ім, бо яму якраз цяпер з вамі выпісаны стыпендыя. Дык вось, да вас мая вялікая просьба: расшукайце яго якім-небудзь чынам праз студэнтаў. Яны напэўна ведаюць, дзе ён, і паведаміце, што ў яго ёсьць стыпендыя. Няхай ён зайдзе да мяне.

— Добра... Тугоўскі яго прозвішча? Так, я пастараюся... Добра... Да пабачэнья!

— Усяго добра, усяго добра! — казалі ў адзін голас старышня і жонка. — Заходзьце да нас часцей, — запрашала чэшка, зачыняючы дзвіверы.

Вярхоўская ішла зноў у Студэнцкі дом па вялікіх сходах. Яна думала аб студэнтах, якіх спаткае, і пра тое, каб хутчэй пачаць шукальне незнёмага Тугоўскага.

IV.

У Студэнцкім доме толькі зараз, пад энергічным націскам Вярхоўскай, успомнілі, што сапраўды існаваў на съвеце юнак па прозвішчу Тугоўскі. Запраўды, некалькі разоў бачылі яго ў залі. Тады ніхто не звярнуў увагі на яго, і шмат у каго гэты вобраз зусім зьнік з памяці. Адзін «айцец» Кірыла з трывогай успамінаў таго, хто плакаў падчас вясёлай мінuty пад съценкай інтэрнату.

Толькі адзін ён зразумеў, што душа ў Тугоўскага досыць чулая, што

яна, можа быць, па-свойму заслугоўвае ўвагі, ва ўсякім выпадку, яна не павінна быць загубленая для «Беларускай Грамады ў Празе»: яе трэба знайсьці. Але ўсе шуканыні ня мелі посыпеху. Было вядома, што ён больш ня жыў у інтэрнаце, бо нават для інтэрнату ў яго не хапала грошай. Ён спаў дзесьці ў альтане, у садзе і штодня мяняў сваю «кватэру», каб яго не знайшоў садоўнік і не адправіў у паліцыю, як бяздомную і падазроную асобу... Казалі, што ён прыходзіў спаць у альтану позна, калі было зусім цёмна, і яго быццам бачылі штодня, але зноў ніхто напэўна нічога ня мог цвердзіць. Як бы там ні было, «айцец» Кірыла рашыў знайсьці закінутага і вярнуць да жыцця.

Быў прыгожы, восеньскі ранак. Сонца залаціла апошняя жоўтыя лісты дрэваў на алеях. Усё памірала. Акорды съмерці несьліся ў апошніх парывах ветру, што шумеў у елках і таполях саду.

— Мне здаецца, гэта ня вецер шуміць, гэта йграе віяланчэліст «Песьню Трубадура» Чайкоўская, — сказаў Тугойскі. Ён успомніў Бацькаўшчыну, успомніў, як на адным канцэрце прафесар кансерваторыі калісьці йграў «Песьню Трубадура». Успомніў, што тады ў гэтых гуках віяланчэлі яму пачуўся чалавечы голас, і яму здалося, што сыплюща лісты, агаляюцца дрэвы, з кожным новым акордам апускаюцца рукі... «Астральны чалавек» не прамовіў ні слова. Ён пазяхнуў, выцягнуў руку з-пад коўдраў, але зараз жа схаваў назад: было зімна ў альтане. І заместа адказу ён пачаў дэкламаваць «Брацьцяў-разбойнікаў»:

«Нас было двое:

Брат і я...»

Тугойскі ўслухваўся ў слова, вымаўленыя съмешным галіцкім акцэнтам, і параўноўваў становішча «брацьцяў-разбойнікаў» з сваім. Дзіўная аналогія! Усё, што казалі яны, увесь іх пратэст супраць жыцця, людзей і іх мяшчанскіх радасцяў так быў блізкі яго сэрцу...

Цяпер ужо ён ня мог без агіды глядзець на людзей у лакірках, у фраках, сътых і чырвоных. Ён гатоў быў выхапіць нож і нанясьці ім рану, як разбойнік з вялікай дарогі.

Часамі ён думаў: «Чаму? Адкуль у яго такая нянавісць да людзей, задаволеных жыццём. Няўжо ён гатовы зрабіць казарму для ўсіх і забараніць усім съмяяцца, няўжо ж ён павінен адняць ад іх віратку, калі на ім вісяць лахманы... Хто вінны гэтаму? Сацыяльныя варункі?.. Несправядлівая капіталістычная сістэма?.. Бог, стварыўшы гэтую сістэму, ці ён сам, ня маючи сілы палепшиць жыццё, як іншыя?» І пакуль «астральны чалавек» дэкламаваў «Брацьцяў-разбойнікаў», ён успамінаў пад шум ветру, які гуляў па мёртвым садзе, успамінаў пад гукі «Песьні Трубадура» сваё жыццё. Ён пачынаў разумець, што гэтая нянавісць да сучаснага ладу жыцця, да задаволеных людзей радзілася ў яго нават не цяпер, а ў дзяцінстве, у цёмным падвале каменнага дому, з матчынай песьняй над яго калыскай. Яна радзілася, гэтая нянавісць, у яго сэрцы і разам з ім таму, што над сабой і навокал сябе ён чую іншыя песьні. Над ім, над цёмным склепам, жыла сям'я Загорскіх, у пакоях якой штодня гучэў рабяль. Ён заходзіў толькі часам у гэтую вялікія, пышныя пакоі, у якіх пахла асаблівым прыемным пахам, што казытая нерви, праходзіў, чапляючыся за фартух маткі, што прыносіла вузел вымытай бялізны...

Матка яго была прачкай у Загорскіх, і яна заўсёды прыводзіла свайго Пётру ў надзеі, што вучыцельніца — сама пані Загорская — паглядзіць

на яго і дазволіць пагуляць з яе сынам Янам. Звычайна так і бывала. Маладая, прыгожая, уся прапахшая парфумамі, пані Загорская выходзіла да Тугойскай, лічыла бялізну, а потым брала маленъкага Пётру за падбародак...

— Іш які прыгажун падрос?! — казала яна.

— Так, панічка, расьце, — пацвярджала шчасльвая Тугойская, складваючы рукі на жываце. — Падрасьце — мне дапамога...

— Так, падрасьце — дапаможа, — казала Загорская. — Дык пакіньце яго пагуляць з майм Янам...

— Ах, дзе там, панічка, ён вам набрудзіць толькі, наробіць шкоды, — адмаўлялася Тугойская...

— Ну што там, пакіньце... Ён сам потым зойдзе дахаты. Гэта ж на адным двары...

— Ды ён зойдзе, — згаджалася шчасльвая Тугойская. — Ну, дзякую вам, — і з радасцю глядзела, як маладая, прыгожая вучыцелька адводзіла яе сына за руку ў іншыя пакоі... Цэлы новы съвет адчыняўся хлопчыку Пётру!.. Ах, колькі там конікаў, мядзьеведзяў, аўтамабіляў, стрэльбай, розных прыгожых кніжак, малюнкаў, кветак... Як хочацца яму ўсё пазнаць, усё абмацаць сваімі рукамі, прылажыць да свайго языка — паштаваць ці праехацца праз увесь пакой... Але яму гэта не даюць!..

— Ня руш! — крычыць Янка Загорскі, аберагаючы сваю ўласнасць, і б'е Пётру па руцэ. Ён не задаволены, што плябей Пётра ўвайшоў у яго пакой патрыцыя і яшчэ рухае бруднымі рукамі рэчы.

— Ян! — крычыць Загорская. — Ня трэба біща! Гуляйце з Пётрам добра...

— Ён рухае мой аўтамабіль, — адказвае Янка. Матка замаўкае і выходзіць з пакою. Яна таксама прызнае за сынам права ўласнасці.

Ян садзіцца ў аўтамабіль — развалываецца, бы дырэктар фабрыкі.

Пётра з вінаватым выглядам глядзіць на яго і хоць ціханька датыкаеца маленъкім пальчыкам да тоўстых шынаў, да бліскучай паліраванай паверхні аўтамабіля...

— Гу-гу-гу, — гудзіць Ян і ляціць праз увесь пакой, круцячы нагамі. Пётра ляціць за ім бокам, увесь час стараючыся не адстаць ад аўтамабіля. Ён сьвішчыць, падскоквае і стараецца падпіхнуць рукамі машыну хоць ззаду, але Ян горда адштурхоўвае яго. Пётра нейкі час скача, але ўсё цішэй і цішэй, і потым сумна спыняеца ў кутку... У яго маленъкую душу закрад-ваеца нянявісьць да тых, хто мае маленъкі ўласны дзіцячы аўтамабіль.

А што будзе, калі ён вырасьце? Што будзе, калі дзіцячая нянявісьць вырасьце разам з ім у помсту?

Праходзяць гады... На ім паяўляеца такая самая з жоўтымі галунамі і гузікамі форма рэаліста, як і ў Яна Загорскага. Але згоды няма паміж імі. Роў паміж двума процілеглымі съветамі не засыпаны. Ян Загорскі рэдка размаўляе з Тугойскім і рэдка гуляе з ім, як роўны з роўным — хоць яны і сядзяць разам у адным класе. Ён, здаецца, няўмысля хocha падкрэсліць сваю перавагу, калі на вялікай перамене купляе сабе шклянку гарбаты і катлеты, а Тугойскі ня мае нават капейкі, каб купіць сабе «жулікаў»... Яму прыемна, што Тугойскі забіваеца ў кут і толькі глытае сылюнкі. Колькі съмеху і радасці дастаўляе яму мінuta, калі інспектар рэальнай школы прыходзе і заяўляе, што Тугойскі ні адной хвіліны ня

можа заставацца ў школе — за няўзнос платы. Тугоўскуму не даюць нават магчымасці дасядзець да канца лекцыі, яго гоняць, як нягодніка, як хворага дрэннай хваробай, перадаюць швейцару ў залатых галунах, каб той са злосцю мог бы зачыніць за ім дзвіверы.

Хто ведае, колькі разоў ён плакаў, прытуліўшыся да белай, бясчулай сцяны казённай рэальнай школы...

Колькі разоў съмяяўся за яго плячыма швейцар!

Апошні раз (гэта было ўжо перад самай вайной), калі яго выгналі і ён прыйшоў, плачуны, дахаты, бацька сказаў:

— Ну, сынок, як хочаш! Грошай у мяне няма: больш вучыць я ня маю сілы...

Пётра плакаў, ня ёй нічога, маліў бацьку, але нічога не дапамагала. Нарэшце ксёндз, вучыўшы ў рэальнай школе, зжаліўся і заплаціў за яго за паўгода. Так Пётра давучыўся да канца году і быў пераведзены ў другі клас нават з пахвальным лістом.

Вучыцелька Загорская не бяз зайдрасці рабіла ўвагу свайму сыну Яну:

— Вось, Ян, ты просіш асобнага пакою вучыцца: табе ўсё перашкаджае... Паглядзі на Тугоўскага. Ён жыве ў падвале, і ў яго там разам і спальня, і зала, і столовая, і кабінет. Назьбіраецца часам поўны падвал людзей, а Пётра заб'еца ў куток і вучыцца. Затое глядзі: ён пераходзіць з класу ў клас з пахвальным лістом. Вось бяры з яго прыклад, Ян.

— Не хачу я браць прыкладу з прачкінага сына, — сярдзіта агрызаўся Ян і, бразнушы дзвіярыма, выходзіў з пакою.

І тут ударыў гром. Настала вайна. Па вуліцах места папаўзылі падводы з мірным жыхарствам, груженыя розным скарбам. Інтэлігенцыя й панства выязджалі раней, пакідалі свае кватэры на дагляд дворнікам і незаможным.

Пані Загорская, якая ўжо стала ў гэты час удавой, прасіла Тугоўскую дагледзець за кватэрай.

— Мілачка, — казала яна, — вайна хутка скончыцца. Нашыя войскі ўжо занялі Прусію. Хутка немцы запросяць міру. Мы едзем дзеля гэтага недалёка, у Вялікія Луки. Думаю, праз месяц, ну, самае большае, праз паўтара мы будзем зноў на старой кватэры. Дык прыглядзіце за ўсім, мілачка. Вось вам ключ. Будзьце, як у хаце. Я зусім пакладаюся на вашую чеснасць.

Маленькі Пётра правёў паню на фурманцы на вакзал. На станцыі ў першым класе Пётра згубіўся. Там было столькі афішэраў, і яны так блізчэлі, што ў беднага Пётры пацямнела ў вачох. Пані Загорская да гэтага часу, седзячы з ім побач, прыемна размаўляла, але ў першым класе яна стала старацца як мага хутчэй развязітацца з ім. Ён і сам хацеў хутчэй выскочыць з гэтага праклятага класу. І таму, калі яна працягнула яму руку, ён, ня памятаючи сябе ад радасці, пацалаваў яе ў ціку ўцякаць праз дзвіверы.

Між тым вайна зацягнулася. Праз месяц, самае большае, паўтара, як думала Загорская, немцы ня толькі не запрасілі міру, але занялі цэлую паласу расейскай тэрыторыі.

Прыйшлося выязджаць з Вялікіх Лук, папаўшых ужо ў прыфрантавую паласу. Загорская прасіла пераслаць рэчы і ўсе гроши ёй у Харкаў, куды едуць з сынам. Тугоўская пераслала гроши ў хуткім часе, але ёй самой давялося падумаць, куды ўцякаць ад вайны. Была скліканая сямейная нарада, на якой Пётра прапанаваў таксама Харкаў. Яму хацелася

паступіць у рэальную школу разам з Загорскім. Матка згадзілася з ім, і так большасцю галасоў яны перамаглі бацьку, не жадаўшага нікуды ехаць з Бацькаўшчыны. У Харкаве трапілася спатканыне. «Прачкін сын» сеў на адну лаву з сынам вучыцелькі-дваранкі. Цяпер ужо не давялося «прачкінаму сыну» плакаць пад сыценкай школы за няўзнос платы. Яго звальнілі поўнасцю, як уцекача з Бацькаўшчыны. І вось — раптам рэвалюцыя. Асьвяжаючая навальніца праняслася ў паветры, шмат съмелых сэрцаў запаліла смагай волі і съятла. Тугоўскі ажыў, ён пачуў, што ў яго выраслы крылы. Ён хадзіў на мітынгі, хадзіў на дэманстрацыі. Арганізоўваў вучняў і насыў чырвоную стужку.

Але ня ўсе роўна віталі рэвалюцыю. Ён памятае: калі ішоў на Петраград з войскам Карнілаў, ён быў у цэльм класе адзін. Сабраліся вучні ўсіх школаў і педагогі. Ён сядзеў у ліку меншай грамады з чырвонай стужкай за сталом презідыта. На сцэне — ён, «прачкін сын», «плябей». Загорскі з балкону зъядаў яго насымешлівымі вачымі. Камісар прасьветы Украіны Затонскі чытаў даклад аб адзінай працоўнай школе. Як толькі ён скончыў, пачуўся шум воплескаў: уся зала, нават частка педагогаў, вітала ідэю працоўнай школы. Раптам да гэтых воплескаў з таго боку далёкай галёркі, дзе сядзеў Загорскі, пачуўся съвіст на ўвесе тэатр. Затонскі, белы ад злосыці, папраўляючы пенснэ на сваім мясістым носе, паспешна ўзышоў на кафедру:

— Нас не запужаецце, — пачаў ён. — Мы ведаем, што гэта съвісталі «папенькіны і маменькіны сынкі», але ў рабочым класе ёсьць проціў іх вось што, — ён вышыгнуў з кішэні рэвалвер, гледзячы проста на галёрку. На момант уся зала замёрла...

Чулася, як цяжка дыхаюць людзі. Тугоўскуму здалося, што зараз Затонскі будзе страліць у натоўп. Але праз хвіліну ён сышоў пад магільнае маўчаныне.

Пачаліся прывітаныні і зноў даклады, як быццам нічога дрэннага не было. Галёрка на гэты раз была спакойнай. Так скончыўся дзень адзінай працоўнай школы. І так памерла ў Харкаве старая школа, ня стала гімназій.

Потым сацыяльная рэвалюцыя стала паглыбліцца: у Харкаве пачалося забіраныне заложнікаў. Мала гэтага: у жахлівы мароз, якраз тады нябачаны ў Харкаве, «буржуі» былі сагнаныя на пляцы перад саборам капаць магілы для ахвяраў рэвалюцыі. У люты мароз, дзымухаючы ў пальцы, разводзячы велізарныя вогнішчы, напужаныя людзі бралі непрывычна кіркі і білі па замёрзлай зямлі, пад насымешкі натоўпу. Але ня ўсе съмляліся.

— Далі бы лепш нам, беспрацоўным, пакапаць яму, — казалі з натоўпу рабочыя патрулем, што праходзілі міма. — Мы б хоць зарабілі гроши. А то яны ня ўмеюць нават тримаць у руках кіркі. Так і за месяц нічога ня выкапаеш.

Усе маўчалі. Адна толькі сацыял-дэмакратычная газета «Наш Голос» пісала аб старым строі, перавернутым дагары нагамі.

Праз некалькі дзён малюнак зъмяніўся: бальшавікі, напэуна, паслухалі беспрацоўных. «Буржуі» былі адпраўленыя па турмах, а іх места занялі ўжо рабочыя, якія ўзьвялі велізарную чырвоную урну з надпісамі: «Паўшыя за Радавую ўладу».

Гэтая урна заняла ўвесе пляц перад самым саборам і засланіла сабой

чырвоны каменны дом, дзе зъмяшчаліся ўрадавыя ўстановы. Але нядоўга лёс судзіў ёй красавацца. Ужо чуўся на поўдні гром гарматаў, ужо трашчалі кулямёты, ужо крок за крокам набліжаўся да Харкава Дзянікін. Харчоў ня стала. Рынак памёр.

Гроши сталі нявартымі паперкамі. Загорскі пацяшаўся... Ужо аднаго гэтага было досыць, каб Тугоўскі з трывогай сачыў за падзеямі...

І раптам, нечакана, кінуўшы некалькі бронецигнікоў, пакінуўшы трупы на вуліцах, бальшавікі здалі Харкаў... Усё жыхарства віталі першыя казачыя часы, увайшоўшы ў места, багатыя людзі выносілі дзесьці схаваныя булкі, пячэньне, віно. Усе съмяяліся, віталі адзін аднаго са збаўленнем.

І ва ўсіх цэрквях званілі ўва ўсе званы. У саборы адпраўляўся ўдзячны малебен за збаўленне ад Антыхрыста. Урна ламалася на дровы, магілы зроўніваліся з зямлём і забруковаўваліся каменем. Па самай галоўнай Нікалаеўскай вуліцы хадзілі грамадой паны ў цыліндрах, дамы прыгожа, па-бальнаму адзетыя. У адной кучцы Тугоўскі заўважыў Загорскую, ішоўшую пад ручку з афіцэрам. Яна часам рукой паказвала на якога-небудзь бедна апранутага чалавека: «Камуніст!» — і афіцэр зараз арыштоўваў яго на вуліцы.

Тугоўскі пасыпашыў схавацца. Хто ведае, што яшчэ можа быць?.. До сыць якой-небудзь даме наўмысьль паказаць на яго пальцам, каб яго забралі і павялі. А там спрабуй тады апраўдацца! І ў сэрцы Тугоўскага рабілася горка. Вось якая псіхалогія ў гэтых людзей, якія называюць сябе інтэлігэнтамі. Вось яны, прыгожыя дамы! Яшчэ на іх вачох валіліся прыкрытыя рагожай, акрываўленыя трупы матросаў і жаўнероў, а яны хацелі новых ахвяр, новай крыві. Па вуліцах гналі на расстрэл кучкі людзей (хто ведае — вінаватых ці не), нёслых галаву за ідэю ці, можа быць проста за якую-небудзь помсту якога-небудзь раззлаванага абывацеля. Іх вялі светлым, радасным, сонечным днём, калі ўсё казала аб жыцці, калі ў мястовых садах гуляў разубраны натоўп і чырыкалі вясёла птушкі, вялі на круты бераг... і там кулямётам касілі, як жывёлу.

— Распніце іх! — кричаў абывацель і радасна благаслаўляў булку белага хлеба.

У Загорскага радасыці не было канца. Ён хадзіў «качаць» генералаў Май-Маеўскага і Куцёпава, ён запісаўся санітарам у асобны студэнцкі батальён і прымушаў гэта самае зрабіць Тугоўскага.

— Мне няма часу. Я хачу вучыцца, — адказваў Тугоўскі. Гімназіі і рэальнай школа якраз пачалі сваю дзейнасць, хоць вучняў у іх было вельмі мала. Усё вярталася на старое, разам з старым правапісам і літарай «яць».

Што было рабіць? Трэба было жыць... Трэба было прытарнавацца да новых абставінаў! І Тугоўскі, згубіўшы веру ў чалавека, з сумам у грудзёх пачаў жыць, пачаў вучыцца. Ён быў ужо ў апошнім класе рэальнай школы, і яму заставалася толькі некалькі месяцаў да яе сканчэння. Вучыцелі ўжо абяцалі атэстаты з царскім арлом. Як раптам... Дзянікіна пагналі з-пад самага Арла.

Не пасыпелі нават апамятацца, як фронт апынуўся пад Харкавам і генерал Куцёпав абвесыці мабілізацыю ў першую чаргу вучняў апошніх класаў гімназіі, рэальнай школы.

Загорскі паступіў дабравольцам на бронецигнік. Тугоўскі разам з некалькімі жыдкамі-вучнямі рашыў дэзерціраваць.

...І ён успомніў цяпер у альтане, колькі перажыў за гэты час, успомніў, як ён дрыжэў ад кожнага скрыпу варотаў, успомніў, як дзянікінцы разъ-

бівалі магазіны і вінныя крамы, успомніў, як за дэзерцістраў павесілі аднага юнака на вулічным ліхтары. З таго часу ён больш нічога ня ведаў аб Загорскім. Ён думаў, што яго ўжо не было ў жывых, як не засталося нікога з тых, з якімі ён вучыўся. І раптам яны спаткаліся ў Празе, на беларускім грунце. Як дзіўна! Тугоўскі ламаў сабе галаву над пытаньнем: як магло стацца, каб дзянікінец і патрыцый мог папасці ў беларускі рух. Зразумела, Загорскі быў ужо ня той: рэвалюцыйная бура зламала яго панску гордасць і самазакаханьне, але ўсё ж да чалавека з новай душой, беларуса, яшчэ было далёка. Прорва паміж імі ўсё-такі заставалася вялікая. Яна ня стала меньшай, чым была ў той час, калі на твары Тугоўскага загарэлася чырвоная пляма — «плябей».

Праўда, цяпер яна не была такай жахлівой, бо якраз душа Тугоўскага цярпела, яна пачынала перажываць муکі разачараўваньня.

Рэвалюцыя ўвайшла ў свае берагі... Рэвалюцыя, як мора, ускалыхнуўшае ўсё, што было на дне, зноў апусціла на дно тое, што там было. Хто быў нічым, той і застаўся нічым. І з сумам думаў Тугоўскі, як ён жыў пры бальшавіках, як кожны ранак ён нёс сваёй матцы бялізну ў чырвонаармейскую пральню. З сумам думаў ён, як заходзіў у склеп, поўны духаты, смуроду й пары — цёмны й шумны, дзе ў куце выцягвала бялізну з машины, надрываючы свае апошнія сілы, матка.

— Гэта ваш сын? — пыталі работніцы ў пральні.

— Каб я мела такога сына, — сказала маладая работніца, — я ў гэтай пральні не працавала б...

— Што рабішь? — уздыхнула Тугоўская, — я працую, каб ён меўмагчымасць вучыцца. Можа быць, вывучыўшыся, успомніць сваю старую матку.

— А на каго ж ты яго вучыши? — цікавілася другая работніца, больш пажылая.

— На інжынера...

— Ну цяпер усе вучачца на інжынера, — зазначыла пажылая работніца. — А хто ж тады боты будзе шыць? Вучыла б ты лепш свайго сына на шаўца.

Матка нічога не адказвала, ізноў бралася за бялізну.

Тугоўскі ня мог перанесьці гэтых размоваў. Яны рэзалі яго жывога ножыкам па горле і сэрцы, прымушалі ледзь не са съяззамі на вачох хадзіць па ўстановах і прасіць сабе службу. Ніякай службы ён сабе ня мог знайсці...

Тугоўскі сумны ішоў па вуліцах, а ў гэты час міма яго праносіліся аўтамабілі, у якіх сядзелі «сьпецы», адукаваныя людзі «добрых старых часоў». Хто чымсьці быў раней, той і зараз займаў добрае палажэнне. Не заставалася нічога рабіць. Тугоўскі паступіў у адчынены бальшавікамі Тэхналагічны інстытут, дзе выдавалі студэнтам пенсіі і паёк. Кожны дзень ён атрымліваў фунт чорнага хлеба і ішоў у сталовую, дзе падаваўся суп, прасвараны бараваным лоем. За сталовай інстытуту пачынаўся белы прыгожы палац, у якім жыў камісар Украіны — Ракоўскі. Навакол яго разьмерана хадзілі вартавыя. І ў гэты час, калі Тугоўскі выходзіў з сталовай, наеўшыся бараваняга супу, пад'язджаў на аўтамабілі камісар Ракоўскі з сваёй прыгожай жонкай, падаваў пропуск вартавым і зынікаў у палацы. Як патаўсціцеў ён за гэты час на вачох Тугоўскага! Прыехаў адкульсьці з Еўропы ў шыкарным аўтамабілі і ў бабровым футры такім

худзенъкім інтэлігэнцікам! На пляцы, дзе прыняў парад армii, яго віталі шматлікія масы народу. Але ў бабровым футры сярод убогіх хадзіць было нязручна. І Тугоўскі пабачыў, як ён зараз жа перапрануўся ў жаўнерскую гімнасіцёрку, нацягнуў боты і накінуў шынель. Аднак і жаўнерская вopратка не магла схаваць таго, што ён тaўсьцеё, калі ўсе худзелі. Як было парапанаць жыцьцё яго ўласнае і жыцьцё яго маткі з жыцьцём Ракоўскага! Як было перацярпець яму, «плябею», вітаўшаму рэвалюцыю, гэтыя контрасты! Так, нічога няма новага пад сонцам. Усё старое, як сам сьвет. І ён успомніў дзесьці вычытаныя слова нейкага філосафа: «Рабства на съвеце не зынікае. Мянняюща толькі яго формы». Запраўды, ці не адноўлькае рабства, калі яго матка раней мыла бялізну пані Загорскай, а зараз мые бялізну чырвонаармейцаў... Зъмянілася толькі форма, нават стала горшай, але істота рабства, эканамічнага рабства — тая самая. Хто быў нічым, то і стаўся нічым.

Хутка ён ня вытрымаў жыцьця ў чырвоным Харкаве. Ён пачуў, што нешта цягне яго на Бацькаўшчыну, няхай у буржуазнае белае гаспадарства, але ўсё роўна. Ён чуў яшчэ востры пах вялікіх пакояў Загорскіх, ён бачыў перад сабой разубраныя на тоўстыя народа, прыгожых паненак, і брыдка яму стала ад гімнасіцёрак, памазаных ботаў, лаянак і семак, налусканых на падлогу. Хай будзе на новай Бацькаўшчыне рабства... Ня страшна. «Рабства на съвеце не зынікае. Мянняюща толькі яго формы».

І ён паехаў на Бацькаўшчыну. Беларускі рух пачынаў ужо свой поступ. Ён падхапіў Тугоўскага, падняў яго на свае хвалі і кінуў у абоймы беларускае гімназіі. Беларуская гімназія выбіла з яго меланхолію, натхніла жыцьцём і радасцю. Дырэктар гімназіі, вясёлы чалавек, з доўгай чорнай барадой і залатымі акулярамі на доўгім, досьць тоўстым носе, больш падобны да грузіна, чым да беларуса, заўсёды казаў:

— Школа павінна даць сваім выхаванцам перш за ўсё веру, каб яны хадзілі съмела з горда паднітай галавой.

І, выпускаючы яго ў Прагу, ён цалаваў яго і казаў:

— Ну, вяртайцеся назад толькі прафесарам. З вас выйдзе добры прафесар.

А вось цяпер што стала з ім? Ён ляжыць у зімнай альтане, восеніню, калі нават звяяры хаваюцца ў свае норы... Ён ляжыць пад коўдрай, калі ня можна высунуць рукі. Хутка, напэўна, выпадзе сънег... Няўжо яго доля спаць на сънезе і, можа быць, на сънезе замёрзнуць? Не... Ніколі! Звяярыным гневам поўняцца яго грудзі. Узяць бы нож і падобна «брацьцям-разбойнікам» ісьці па местах і вёсках...

Хто ён? Бадзяга з закончанай сярэдняй адукцыяй!.. Ён радзіўся пралетарыем, а стаў горш за пралетарыя. Хіба ён можа парапаць сябе з чэшскім пралетарыем? У таго — чыстыя, прыгожыя пакоі, з добрай мэбллю, з каберцамі, з белымі пышнымі пярынамі, што красуюцца на пасьцелі, з кветкамі на вокнах і птушкамі ў клетках. А ў яго...

У гэты час астральны чалавек скончыў сваю дэкламацыю. На хвіліну ў альтане стала ціха. Нарэшце Тугоўскі прамовіў:

— А вы ўсё ж такі добра дэкламуецце... Ведаеце, як жывых пабачыў «брацьцяў-разбойнікаў». І пад уплывам вашай дэкламацыі ўспомніў ўсё сваё жыцьцё.

Астральны чалавек маўчаў.

— Я ўспомніў сваё жыцьцё, — працягваў Тугоўскі, — і мне проста хочацца трапятаць і плакаць. Колькі памылак... Ах, колькі памылак...

Якое няўдалае жыцьцё, якое цёмнае жыцьцё на дне, дзе капошацца чэрві... Так, роджаныя поўзаць — лётаць ня могуць. Я радзіўся поўзаць... Я радзіўся пад праклятым Сатурнам.

— Сённяня ў нас важнае паседжаныне сьпірытычнага гуртка, — прамовіў астральны чалавек. — Пойдзем...

— Не... Сённяня я дрэнна сябе чую, — адмовіўся Тугоўскі.

Астральны чалавек замоўк і як мага хутчэй пачаў апранацца. Праз хвіліну ён паляцеў у інстытут, пакінуўшы ў альтане аднаго Тугоўскага... Тугоўскі паляжаў крыху, але потым таксама ўскочыў, хутка апрануўся, накінуў на сябе коўдру і, дастаўшы аркуш паперы, пачаў пісаць. «Споведзь самагубцы. Кніга для ўсіх і ні для кога», — прыгожа вывеў ён на вокладцы. «Сённяня, калі прыгожы восенійскі дзень разалье сваю чырвоную кроў на заходзе і калі ён пачне сінець, і калі наступіць вечар, у лес да соснаў прыйдзе чалавек, каб пагутарыць апошні раз. Ён скажа так: «Роўна 24 гады таму назад у маленькім месьце, у сям'і работніка, у склепе, нарадзіўся чалавек. Якой пароды быў гэты чалавек? Кажуць: «Чалавек родзіцца для шчасця, як птушка для палёту». Але пароды птушак бываюць розныя, і палёты бываюць розныя. Адны народжаныя для таго, каб стаць вераб'ямі, і як бы яны ні хацелі, ім не падніміць вишэй страхі маленькой хаты, не адляцець далей нейкага мейсца чалавечага жыльля. Другія ж родзіцца каршунамі, каб лётаць высока пад небам, каб у пэўны момант накінуцца на слабейшых і адняць ад іх жыцьцё і шчасцце. Людзі родзіцца і жывуть, як птушкі... Ніхто ня ведае, што выпадае з яйка, ніхто ня ведае, чым стане чалавек. Як птушка, у гняздзе якой пакладзена зязолінае яйка, ня ведае, што яна высядзіць зязолю; так ніхто ня ведае, што выйдзе з растучага чалавека: зязоля ці каршун. Але чалавек расьце. Ён чуе, што ў яго адрастоць крылы. Ён бачыць, што пад небам лётаць сакалы. І ў сэрцы яго кладзецца жаданыне: чаму я ня сокал, чаму я не магу лётаць над съветам... Паляту... І ён ляціць. Ён працуе зрабіць гэта раз... Не выходзіць. Ён чуе, што яго крылы слабыя; ён працуе падніміцца другі, трэці, чацвёрты, дзясяты раз — і ня можа. Тады ён пакідае сваё жаданыне. Ён пачынае задумвацца й знаходзе, што ён ужо зусім ня сокал, ён жа радзіўся вераб'ём... Так пазнаюцца законы жыцьця.

Зразумела, што гэтыя законы кіруюць чалавекам з самага малку. Скажам, нарадзіўся чалавекам вераб'інай пароды. Калі ён вырасце, будзе ня больш, як верабей, як бы ён ні імкнуўся, якія б універсітэты ні канчаў (і дурні канчаюць універсітэты), але ён ня можа стаць сокалам. Так расшила прырода, такі закон жыцьця. Аднак мы прарочым дзяцёнку вялікую будучыню, мы кажам: ён будзе інжынерам, прафесарам.

Хоць між тым лёс чалавека ўжо вырашаны: ён будзе ўсё жыцьцё канцылярскім чыноўнікам. Здаецца, так праста і ясна: лёс чалавека існуе ракой яго жыцьця... Адны будуць вераб'ямі, другія сокаламі... А ўсё ж: што вельмі праста, то вельмі мудра. Людзі ня хочуць прызнаць, што лёс існуе і кіруе жыцьцём. Яны кажуць: мы вольныя птушкі, давайце будзем лётаць пад небам, над нязьведенымі краямі. Можа быць, гэта й хвароба, можа быць, трэба сьпіваць гэтай безразважнасці песню, але ўсё ж гэта безразважнасць. Закон жыцьця строгі й бязылітасны, як суддзя. Цяпер трэба даведацца, дзе ў чалавека знаходзіцца крылы? Крылы гэтыя знаходзіцца ў мозгу. Так, у мозгу... Мудрыя сосны, слухайце: шуміце

сваймі пышнымі галовамі... У мозгу пачынающа ўсе палёты, ад мозгу залежыць якасьць народа, але ад чаго залежыць якасьць мозгу?

Я бачыў калісці фатаграфію мозгу ангельскага пісьменніка Шэкспіра і простага ангельскага работніка. Мозг быў аднолькавых памераў, але ў Шэкспіра ззвіліны йшлі правідловымі й выразнымі лініямі, у той час як у работніка яны былі невыразныя й зусім не правідловыя. Дык ад чаго залежыць праца мозгу — ад ззвілінаў, ці ад іх колькасьці, ці, можа, ад якіх-небудзь іншых прычынаў?..

Кажуць, што ў геніяльнага німецкага матэматыка Гаўса мозг важыў больш за ўсіх, вядомых дагэтуль мазгоў — каля 3-х кілаграмаў; у маскоўскага пісьменніка Тургенева — каля 2-х з паловай, а ў італьянца Данте — вядомага на ўвесь сьвет сваёй «Боскай камедыяй» — толькі 1,5 кілаграма. Зразумела, што такі чалавек, галава якога ледзь трymаецца пад цяжарам 3-х кілаграмаў, павінен быць геніяльным. Значыць, з другога боку, праца мозгу залежыць ад яго вагі.

Кажуць яшчэ, праца мозгу залежыць ад маленькой жоўтай матэрый, называемай мазжачком. Хто ведае? Самі вучоныя, здаецца, на гэтых пытаныні ня могуць нічога адказаць пэўнага. І дурань, і мудры нічога ня ведае. Яшчэ Сакрат сказаў: «Я ведаю толькі тое, што я нічога ня ведаю». Але як бы там ні было, палёты людскія і парода людзей залежаць ад мозгу...

І, можа быць, мілыя сосны, праз 300 гадоў, калі ўжо і вас ня будзе, у лес прыйдзе чалавек і раскажа, што ён прыдумаў такія праменныні, як зарэзантгенаўскія, якія праходзяць праз чарапны кошык і адразу паказваюць, што гэты чалавек будзе вераб'ём, гэты — каршуном ці сокалам... Можа быць, тады вераб'ёў будуць нішчыць, як непатрэбных? Тады запануе толькі здароваяя, разумная людскасць і жыццё стане прыгожым. Аб гэтым нават думае новая наука. Але пакуль гэтага няма... Вераб'і жывуць і спакойна сабе чырвишы...

Дык вось якой пароды быў чалавек, што нарадзіўся ў склепе... Ён быў самы звычайны, шэршанькі, маленькі верабей. Ён хацеў, каб ад яго аднялі яго жыццё: ён не хацеў быць больш вераб'ём. Мудрыя сосны! Вы живяще 100 і больш гадоў, вам дадзена магчымасць шмат ведаць, што робіцца ў вашых гушчарах; вам дадзена магчымасць падымацца высока ў вечнае неба... Скажыце мне: ці прыходзілі да вас такія, як я, ці прыносялі яны сваю душу вам, як я, ці прасілі яны разъвяваць іх тугу, як я?..

Маёй туті вам не разъвеяць, як не зламаць магутнаму ветру вашых ствалоў. Так, мудрыя сосны! Сёння ў ночы, у 12 гадзінаў, да мяне прыйдзе прыгожая паненка ў белым, імя якой — Съмерць. Яна пацалуе мяне і ахопіць мяне ў свае абоймы. Я пачую яе моцнае дыханье і яе съмех. І я скажу ёй у яе абоймах: «Я — маленькі, шэршанькі верабей. Я не хачу чакаць таго часу, калі ты, Съмерць, паклічаеш мяне. Я сам іду да цябе, я ляту ў твае абоймы. Я зразумеў, што без цябе жыць ня можна. Як жыць курыцы з яе мозгам, калі яна ведае, што існуе каршун, хітрэйшы за яе. Усякая курыца павінна была сама ляцець у твае абоймы, магутная Съмерць... Яна гэтага ня робіць. Тым горш для яе. Я прыйшоў да цябе. Я маленькі, шэршанькі верабей. З маленьких, шэршанькіх вераб'ёў я яшчэ належу да той пароды, якая заўсёды пападаецца ў няшчасныя сеткі, якая аблытана няшчаснымі выпадкамі й разарваць іх мяшае ім іх маленькі мозг. Дык я адзін іду да цябе, мая збавіцельніца Съмерць. Я ня клічу за сабой маіх братоў — людзей, маленьких людзей вераб'інай пароды. Няхай

яны жывуць... Няхай дыхаюць паветрам... Няхай хваляць сонца і заклікаюць жыцьцё... Шчасльва заставацца... І скажа мне прыгожая Съмерцы: «Мілы мой, любы. Бачу, ты шчыра пакахаў мяне. Вазьмі моцную вяроўку, абві каля свае шыі і падыміся разам са мной на моцны сук. Я абдыму цябе моцна за шыю, і мы так засынём, і будзем калыхацца на суку. Сосны будуць съпявачы нам свае гімны. Сонца будзе асьвячаць золатам сваіх праменяняў. А здзяць зранку, ледзь зачырыкаюць птушкі, прыляпіць у лес пастушка з каровамі, пабачыць, што ты качаешся на суку, ахне, спужаецца, паляціць дахаты клікаць людзей... Здымуць нас з табой з арэляў, але мы будзем з табой вечна, вечна разам: ты будзеш спаць у маіх абдоймах, мой мілы, бескаштоўны Пётра Тугоўскі». Так, мілыя, мудрыя сосны, адкажа мне паненка, якую я выбраў сам і якая прыйдзе сёньня ў дванаццаць гадзінаў ночы... Слухайце: я кажу яшчэ вам аб тых, якія будуць плакаць аб маленьком чалавеку вераб'янай пароды... Далёка яны адсюль...»

— Стой! Хто тут? — крикнуў чыйсьці вясёлы голас, настолькі моц-на, што ён аж уздрыгнуў і выпусціў з рук аловак...

— А, вось яна прапаўшная грамата. Вось калі знайшоў, — кричаў вясёлы «айцец» Кірыла...

Тугоўскі спужана і незадаволена глядзеў на няпрошанага госьця.

V.

— Пішаш? — пытаў «айцец» Кірыла, прысаджваючыся на вялікую лаву ў алтаре і паглядаючы на Тугоўскага сваімі насымешлівымі вачымі:

— Ён усё піша, піша, і нагой усё калыша...

Тугоўскі маўчай.

— Што ж ты пішаш такога? Дысертацыю якую-небудзь? Можна паглядзець?..

— Не, — суха адказаў Тугоўскі. — Гэта ліст дахаты. — І схаваў паперу ў кішэню.

— Тэк-с... Але ты спальню выбраў знакамітую, — «айцец» Кірыла сплюнуў. — Відаць, тут нямала павукоў начуе... Вунь якія кросны на-сучылі яны...

— Так, лепшай спальні ня знайдзеш у Празе, — зазначыў Тугоўскі.

— А ты пераязджаць не зьбіраешся? — І, ня даўши адказаць Тугоўскому, прадоўжыў: — Ведаеш, цябе шукаюць у Празе. Не паліцыя, не, а «Беларуская Грамада ў Празе». Ніхто ня мог мне сказаць, дзе ты. Я толькі выпадкова цябе знайшоў...

— Ня трэба было знаходзіць, — сядзіта сказаў Тугоўскі. — Я яшчэ нічога ні ў каго ня ўкраў, каб мяне шукалі...

— Вось як... Табе добра жадаюць, а ты надуваешся, як індык... Так ты, брат, у жыцьці загінеш, і ніхто не захоча цябе падтрымліваць.

— Я не прашу добра ў людзей, — прадоўжыў Тугоўскі. — Я ні ў кога нічога не прашу. Калі я ў загіну ў жыцьці, дык загіну... Ад гэтага нікому ня будзе ні студзёна, ні горача. Я прашу пакінуць мяне ў супакоі... Мне ўжо абрыйдла людская ўвага... Я ведаю цану людскому спачуванню.

— Ды кінь ты, — сплюнуў «айцец» Кірыла, насынушы капялюш на патыліцу. — Не накривай на сябе плашча Гамлета: табе гэта зусім не падыходзіць... Такія Гамлеты, ведаеш, страляюцца... А страляцца,

ён сплюнуў, — глупства. Тым больш, што табе жыцьё ўсьміхаецца... Другі на тваім месцы пацяшаўся б. Ведаеш, што табе прызначаная стыпендыя, і не частковая нават, а поўная, з выдачай ботаў, касьцюма і паліто? Ведаеш ты гэта?..

— Стыпендыя? — зарухаўся Тугоўскі. — Поўная стыпендыя?!.. Вельмі дзякую!.. Скажы ім, калі ласка, што яна мне не патрэбная.

— Што ты, звар'яцеў? — ускочыў Кірыла. — Табе не патрэбная стыпендыя? Нашто ты тады ехаў у Прагу?

Тугоўскі змаўчаў...

— Я думаю, ты ня герцаг які-небудзь, якому не патрэбная стыпендыя, не Загорскі які-небудзь, якому можа прыслать матка з хаты. Ты з такой самай працоўнай грамады, як і я.

— Слухай, «айцец» Кірыла, — прамовіў Тугоўскі з бліснуўшымі съля-зінкамі на вачох. — Не стараіся мяне пераконваць. Я ўсё ўжо ўзважыў, усё падлічыў. Падвёў усе балансы ў той момант, калі быў адзін па начох у сваей альтане. Ведаеш, ёсьць моманты больш важныя за хлеб, за ежу, за стыпендыю. Ёсьць моманты, калі ня хочацца ні піць, ні есць. Ты, напэўна, чуў, што ў турме часам арыштанты аб'яўляюць галадоўку? Так вось, брат. Значыць, ёсьць муки і больш цяжкія, чым голад, ёсьць так званыя й маральныя муки... Вось гэтыя муки прымушаюць мяне адмовіцца ад стыпендыі... Ты робіш зноў зьдзіўлены твар... Ну добра... Дапусьцім, што я згаджуся атрыманы стыпендыю, стану студэнтам. Ну й што пасъля гэтага? Жыць, калі ты чуеш поўны ўпадак сіл, калі ў цябе баліць сэрца, мучаеща съядомасць... Слухай, «айцец» Кірыла: жыць бяз таленту, без аднаго хоць якоганебудзь таленту, жыць разачараванаму ў самім сабе, жыць з пэўнасцю, што табе ўсё роўна нічога ня ўдасца, згадзіся сам — немагчыма.

— Цьфу! — плюнуў «айцец» Кірыла. — Адкуль ты ведаеш, што табе нічога ня ўдасца?.. Бяры, што ты можаш зрабіць, бяры па сваіх сілах — і табе ўсё ўдасца... Каб табе нічога не ўдалося б — так-такі зусім, зусім нічога — гэта немагчыма. Ні адзін жывы чалавек гэтага ня скажа... Калі ты так думаеш, тады ўжо ты, запраўды, нежывы чалавек, тады толькі рухомы труп. Тады я ў табе вельмі памыліўся...

— Так, «айцец» Кірыла, я стаў ужо трупам. Я — чалавек, катораму толькі што мінула 24 гады, стаў ужо трупам!.. Трагедыя, годная пяра Шэкспіра, праўда? А калі гэта так, дык нашто трупу яшчэ бадзяцца па съвеце?.. Нашто яму стыпендыя?.. Няхай карыстаюць з яе тыя, хто яшчэ жывы, хто думаете ўва ймя чагосьці разьбіваць сабе галаву... Няхай твораць камедыю комікі, якія ўмеюць съмяяцца...

— Так, брат: неўрастэнія ў цябе, вострая неўрастэнія. Можаш ісьці да любога доктара: ён скажа табе тое самае. Ты думаеш, што кажаш страшнна мудрыя рэчы. Ніколькі, выбачай. Твая, з дазволу казаць, філасофія ня мае ў сабе нічога цікавага... Хоць бы што-небудзь годнае ўвагі, над чым трэба было б прызадумашца... Пустата... Пагляд на жыцьё неўрастэніка...

— Паважаны «айцец» Кірыла! Ты толькі пацьвярджаеш маю думку аб самім сабе. Чым далей, тым больш пераконваеш мяне, што мне жыць ня варта...

— Калі так, дык памірай. Я ў табе памыліўся. Я думаў, што ты з працоўных, з сялянаў ці работнікаў, што ты моцна, па-дзедаўску, гатоў

чаплянца за жыцьцё, нягледзячы ні на якія мукі й болі. Я думаў, што ты прыйдзеш у нашу грамаду і станеш у шэраг тых, хто гатоў гінуць за работнікаў, як кажуць, за вялікую справу ўсялюдскага кахрання... А ты — інтэлігент, хворы інтэлігентнымі хваробамі... Такіх інтэлігентаў я цярпець не магу. Тады жадаю табе шчасльвай съмерці, як і ўсякаму інтэлігенту... — Ён падняўся, каб ісьці.

— Пачакай, «айцец» Кірыла... Пачакай, — прамовіў Тугойскі, ужо не жадаючы, каб ён сыходзіў. У яго патроху ўжо праходзілі настроі, навеяныя пісаным лістом. Ён быў разварушаны словамі Кірыла аб інтэлігэнтах. — Пагутарым па-сяброўску. — Кірыла зноў сеў. — Ведаеш, ты нагадваеш таго чалавека, каторы зьняў з пятлі самагубцу і зараз стараеца вярнуць яго да жыцьця. Але гэтаму самагубцу ня так лёгка прымірыцца з жыцьцём: павінен прайсьці пэўны час. Так і для мяне павінен прайсьці пэўны час, пакуль я звольнюся ад уплыву маіх ідэяў. Справа ў тым, што я нарадзіўся пад Сатурнам... — ён расказаў Кірылу тое, што вычытаў з кніжак, дадзеных астральным чалавекам.

— Кінь ты, — зас্মяяўся «айцец» Кірыла, — ня вер ніякім уплы-вам Сатурна!.. «Чалавек — гэта гучыць горда», разумееш?.. Кожны — сам каваль свайго шчасльця і зусім начыхаць на Сатурн... Гэта тэорыя знайшла ў тваім «я» адпаведны грунт, таму што ты хворы інтэлігент. Але ўсё ж, думаю, пакалупаць цябе пальцам — дык у сярэдзіне тваёй акажацца здаровы селянін. Не... Ты не павінен тут заставацца! Чым хутчэй пераедзь на прыватнае памяшканье ў Прагу, бо стыпендыя ў цябе ёсьць. І, апрача таго, павінен парваць адносіны з гэтым астральным чалавекам. Разумееш? А цяпер апраніся лепш і пойдзем разам да мяне. Я цябе не пакіну. А калі ты застанешся, дык я пайду і заяўлю ў паліцыю пра тое, што ты толькі што зьбіраўся скончыць жыцьцё самагубствам... Ты ў маіх руках! — Ён рассміяўся.

— Ну што ж, — усміхнуўся таксама Тугойскі, — спрабую цябе паслухаць. Спрабую яшчэ атрымаць стыпендыю і стаць студэнтам. Па-глядзім, што з гэтага будзе... Зробім, як казалі бальшавікі, «перадышку».

— Будзем жыць, — зазначыў «айцец» Кірыла. — Пераедзеш на кватэру, станеш чалавекам, а не такім бадзягам. Станеш і думаць зусім інакш. Я цябе пазнаёмлю з паненкай. Дзіўная паненка, каб ты ведаў... Нядайна толькі прыехала. Усе студэнты перасталі з-за яе вучыцца, далібог. Толькі й ходзяць да яе ў Студэнцкі дом фліртаваць. Яна якраз вельмі хоча з табой пазнаёміцца. Яна выганіць з цябе ўсякую неўрастэнію! Вылечыць з гарантый. У такіх выпадках, як у цябе, калі ня хочацца ні піць, ні есьці, адзінае лякарства — жанчына... Захочаш і піць, і есьці...

(Працяг у наступным нумары.)